

Рэдакцыя і галоўн. кантора
Рэдактар прымае ад 11-1 г. дня тэл. N10-74
Сакратар рэдакцыі — ад 12-2 г. дня тэл. N6-19
Начны рэдактар (друкарня ад 6 г. веч. тэл. N6-42)
Кіраўн. гл. Кантораю абвешчаны і падп. N781
Конт. N усюды 5 кап.

№ 41 (3149) Чоцьвер, 21 лютага 1929 г. | Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі | Штодзённая газета. Год выд. XII

Паход гарнякоў на Лёндан 24 лютага ў Лен- дане адбудзецца грандыёзная дэман- страцыя

Надаўна ў Англіі арганізавала дэманстрацыя беспрацоўных гарнякоў. Дэманстрацыя заключаецца ў тым, што атрады беспрацоўных, па загадаў выпрацаваным пляну з розных канцоў краіны пасунуліся на Лёндан, каб заявіць буржуазнаму ўраду аб сваіх патрабаваннях.

Як падае карэспандэнт парыскай «Юманітэ», атрады шатляндскіх гарнякоў дасягнулі г. Керзісль. Настрой дэманстрантаў баявы. Усюды, дзе праходзяць дэманстранты, іх сустракаюць з патхеньнем. У кожным населеным пункце, дзе спыняюцца часова беспрацоўныя, арганізуюцца мітынгі салідарнасці. Дэманстранты ва ўсіх месцах карыстаюцца матэрыяльным падтрыманнем, часткай з боку кааперацыйных арганізацый. Кіраўнік усёй дэманстрацыі тав. Гацінгтон ідзе разам з шатляндскай групай. На ўсім шляху следваюць дэманстрантаў працоўныя сустракаюць іх прытанымі. Атрад, які вышоў з Ньюкэстла, на адлегласці першых 20 кіламетраў суправаджаўся групай жанчын і дзяўчын.

Посьпех паходу беспрацоўных на Лёндан, рост сымпатыі да дэманстрантаў з боку працоўных ставяць у цяжкае становішча рэфармісцкіх правадыроў і бюракратаў а генеральнае рады трэд'юніёнаў. Дэманстрацыя беспрацоўных неакопіць лідэраў рабочай партыі. Адзіна з іх, вядомы Гэрберт Сміт, старшыня федэрацыі гарнякоў, у апошнім нумары афіцыйнага органа федэрацыі выступіў з адозвай да гарнякоў, у якой заклікае ўсімі мерамі перашкаджаць пачатаму беспрацоўным паходу. Мер гораду Дэрэм, кансерватар, адмовіў дэманстрантам у якім-небудзь садзейнічанні і азначыў потым, што зрабіў гэта па патрабаванні старшыні федэрацыі гарнякоў Дэрэмскага раёну.

Усе атрады дэманстрантаў — з Англіі, з Шэфільду, Ланкашыру, Мідлсэнда, Нотынгеншыру, Дэрбішыру, Паўднёвага Уэльсу — усё яны павіны зыйсціся ў вызначаным пункце, адкуль агучыць масай заяву і рухнуцца ў сталіцу Англіі, дзе на 24-га лютага назначана грандыёзная дэманстрацыя ў Трафальгар-скверы.

Гэраічная барацьба камсамолу Польшчы з фашызмам

Даклад камсамолу Польшчы у Выканкоме КІМ'у

МАСКВА, 19. Гэтымі днямі ў прывыдуме КІМ'у даваў справаздачу польскі камсамол.
3.000 польскіх камсамольцаў зьявіліся ў астрагах. Самыя суровыя палітычныя рэпрэсіі, правалы цэлых арганізацый, страта лепшых таварышоў — вось той фон, на якім разгортваецца барацьба гэраічнага польскага камсамолу. Не вважаючы на гэтыя нячужаныя рэпрэсіі, камсамол з часу V кангрэсу КІМ'у умацаў свой уплыў сярод моладзі гораду і вёскі. Ён значна ўмацаваўся ў прафсаюзах. Сама дзейна кіраваў забастоўкай барацьбой рабочае моладзі як у гультных схватках, так і ў пасобных юнацкіх забастоўках, з якіх некаторыя скончыліся перамогай.

Рабочая моладзь над кіраўніцтвам камсамолу пасылае сваіх дэлегатаў у фабрычна-заводскія камітэты. У шмат-якіх месцах, з прычыны сваявольства рэфармісцкіх, якіх выключылі з прафсаюзаў усе рэвалюцыйныя элементы, рабочая моладзь зьявіла самастойныя экапамічны аб'яднанні моладзі для абароны сваіх інтарэсаў і для барацьбы за стварэнне рэвалюцыйных прафсаюзаў. Спробы фашысцкіх аэнаваць свой уплыў на прафсаюзны рух пацярпелі няўдачу. Заснаваныя імі тры ювэскіпы ледзь жывуць, ніякага уплыву ня маюць.

Вельмі вялікі абавязак ускладваецца на саюз у сярэне барацьбы супроць падрыхтоўкі польскіх мілітарызмаў ваіны з СССР, супроць фа-

шызацыі і мілітарызацыі моладзі. Як вынік энэргічнае барацьбы камсамолу супроць фашысцкае арганізацыі «Стралок», ваўважваецца пасабленне ўплыву гэтае арганізацыі ў горадах (хоць на вёсцы яна часткова расьце).

У вятэрніх прафэсійнальных школах уладаў ўведзена абавязковае вайсковае навучаньне; за адмову ўдзельнічаць ва ўсеабучы накладаецца грашовы штраф, які вылічваецца непасрэдна з заробтку маладога рабочага.

Камсамол праводзіць рашучую барацьбу з гэтай формай мілітарызацыі моладзі. Ён наладжвае канфэрэнцы дэлегатаў прафэсійнальных школ для барацьбы з усеабучам, наладжвае забастоўкі ў школах, дэманстрацыі пратэсту і г. д.
У барацьбе супроць правае пэбсьпекі польскі камсамол адзіны. Ён палкам цвёрда падтрымлівае пастановы выканкому Камітэтару ў барацьбе супроць правага ўхілу і добра разумее, што правае пэбсьпекі і прымірэнства з ёю зьяўляюцца вярз галоўнаю небяспэкаю перад камуністычным рухам. У Петракове партыйная арганізацыя зрабіла памылку, узяўшы ўдзел у пахаванні забітага пэлеасаўскага правадыра. Камсамольская арганізацыя адмовілася ад удзелу і пратэставала супроць ўдзелу партыі.

З часу V кангрэсу КІМ'у сувязь камсамолу з партыяй значна палепшылася.

Уручэньне ўварыцель- ных грамад паўна- моцным прадстаўні- ком СССР у Коўні

КОўНА, 18. Новы паўнамоцны прадстаўнік СССР у Коўні тав. Антонаў-Аўсённа перадаў літоўнаму прэзыдэнту Сьмэтоне свае ўварыцельныя граматы. Пры перадачы грамад тав. Антонаў-Аўсённа і прэзыдэнт Сьмэтоне абмяніліся прамовамі. (ТАСС)

КОўНА, 18. З прычыны ўручэньня ўварыцельных грамад новым паўнамоцным прадстаўніком СССР у Коўні Антонаў-Аўсённа, афіцыйна «Летува» Айда» зьявіліся перадаваю, прысьвечаную адносінам Літвы і СССР. Адзначаючы значэньне савецка-літоўных дагавораў 1920 і 1926 г. г., гавэра піша:

«Дагаворы гэтыя ўстанавілі ўход літвалітвы Літвы і прызналі Вільню і Горадні за Літвой. Мы з асобным задаваленьнем накатуем, што СССР да гэтага часу прытрымліваецца гэтага пункту погляду».

Зьявляючыся ад нацыянальнай палітыкі СССР афіцыйна заяўляе, што ў той час, як палова насельніцтва Польшчы панавала, СССР робіць шмат для выхаваньня нацыянальнае свядомасці насельніцтва яго народаў і павінен таму карыстацца садзейнічаньнем малых нацый. (ТАСС)

ПРАТЭСТ НАВУКОВЫХ ПРАЦАЎНІКОЎ БССР СУПРОЦЬ СУДУ НАД ГРАМАДОЮ

РЭЗАЛЮЦЫЯ

Пратэсту супроць суду над Грамадой і беллага тэрару ў Польшчы і Зах. Беларусі, прынятая аднагалосна на 3'ездзе Навуковых Працаўнікоў БССР, па інфармацыі прадстаўніка Камітэту па абароне Грамады, акадэміка Г. ГАРЦКАГА.

Фашыстоўскі ўрад разграміўшы 100 тысячную арганізацыю рабочых і сялян Заходняй Беларусі — Сялянска-работвіцкую Грамаду, пасадзіў сотні актыўных работнікаў гэтае арганізацыі на ляўку падсудных.
На працягу году ішлі, працэсы Грамады, адбывалася калядзя суду ў Вільні, Беластоку, Горадні і іншых гарадох Захода. Беларусі.

Па падставе стучных і ілжывых паказаньняў паліцэі і шпікаў, сотні лепшых сыноў Зах. Беларусі атрымалі катаржныя прысуды, толькі за тое, што яны змагаліся за нацыянальна-сацыяльнае вызваленьне, імкнуліся палепшыць эканамічнае становішча рабочых і сялян, толькі за тое, што яны імкнуліся працаваць на ніве беларускае культуры, за тое, што яны асьмеліліся выяўляць сымпатыі да Савецкай Беларусі.

Да магутных пратэстаў рабочых, сялян і культурных дзеячоў БССР і ўсяго Саюзу супроць выдэкаў польскага фашыстоўскага ўраду над працоўнымі Зах. Беларусі, да магутнай хвалі пратэстаў, якія ванесліся ад працоўных і культурных дзеячоў Эўропы, Амерыкі і нават далёкай Аўстраліі, польскі фашыстоўскі ўрад застаўся глухім. Катаржныя прысуды адбыліся. Сотні лепшых прадстаўнікоў рабочых і сялян Зах. Беларусі апынуліся ў казарках і турмах Польшчы.

З усіх абвінавачаных суд вызваў і толькі Астроўскага і А. Луцкавіча, напалкі першы алергата, а другі прыкрываючыся нейтральнасцю, фактычна перайшлі на службу польскаму фашызму.

Падзіўшы кампанію разам з беларускімі згодзінікамі вакол надыходзячага апэляцыйнага суду над Грамадой польскі фашызм дзеліць грамадаўца на беларускіх нацыяналістаў і камунісцкіх абідучоў першых і другіх.

Ілюстрацыі да клясыкаў

Мы наглядзем поўны разгром асьветлага беларускага руху. У 1919 г. было 400 беларускіх школ на землях Зах. Беларусі; а іх цяпер амаль нічога не асталося



«В'ехаў на белом коне, сьнег гімназію и упралдніл наўні».
(М. Е. Салтыков-Щедрін). («Правда»).

У БЭСАРАБІ ЛЮТУЕ ГОЛАД

РУМЫНСКІ УРАД З НАДЗЫЧАЙНАЮ ЖОРСТКАСЬЦЮ СПАГАНЯ ПАДАТКІ З ГАЛАДАЮЧЫХ СЯЛЯН
Замест дапамогі! галадаючым — стан аблогі!

1½ мільёны галадаючых

Па афіцыйных румынскіх вестках, голод лютуе ў 5 павэтах з 9 павэтаў Бэсарабі. У румынскім парламанце падавалася лічба ў 400.000 галадаючых. Аднак толькі ў 5 павэтах, дзе голод зьяўляецца павальным, маецца 4.200 тысяч сялян. Але акрамя таго, частковы голод маецца і ў іншых 4-х павэтах Бэсарабі.

Нарэшце голод лютуе і ў гарадох. У Кішынёве напрыклад, камітэт да-

памогі галадаючым яўрэям падлічыў, што ў 29 гарадох і мястэчках Бэсарабі галадае каля 45.000 яўрэяў. У агульным ліч галадаючых хістаецца ад 1 да 1½ млн. чалавек.
Большасць сялян харчуецца раз у дзень пахлёбкай з мамалыгі. У шмат якіх месцах ужываецца ў страву лісьце акацыі і г. д.
Але вынікі голоду яшчэ больш жахлівыя. Зруйнаваннае сялянства прадае амаль дарма зямлю і масамі маніроўваецца ў гарады, дзе тэйсама лютуе голод і беспрацоўе.
На глебе голоду зьявіліся эпідэміі тубэркулёза, скарлаты, якія да гэтага часу жываюць.

Пашыраны пленум т-ва Бэсарабцаў

МАСКВА, 19. На пашыраным пленуме таварыства Бэсарабцаў з вялікім даказам аб міжнародным становішчы і бэсарабскім пытанні выступіў т. Казарэў. Пасля прамовы Казарэва пленум выслушаў прытаньне т. Марціна, які 10 год прасядзеў у румынскіх турмах. У заключэньне пленум аднагалосна прыняў адозву да рабочых і сялян ўсяго сьвету і да ўсіх працоўных Бэсарабі па абодва бакі Днястра.
Падтрымліваючы міжнародны прадлетарыят і змагаючыся супольна з рабочымі і салаямі Румыніі супроць аўтарытарнае палітыкі румынскага ўрада, пленум абвешчаваньне аб абавязку ўсіх працоўных Бэсарабі і ўсяго сьвету падтрымліваць міжнародны прадлетарыят і змагаючыся супольна з рабочымі і салаямі Румыніі супроць аўтарытарнае палітыкі румынскага ўрада.

Зьезд пракурораў

ВІЛЬНЯ, 17. «Кур. Віл.» паведамае, што ў будынку анружнаго суду ў Вільні пачаліся нарады зьезду пракурораў Віленскага, Наваградзкага і Палескага ваяводзтваў. Зьезд аблічаны на тры дні.

Перадаюць, што адным з асноўных заданьняў зьезду ёсьць узгадненьне дзейнасьці пракуратуры пералічаных ваяводзтваў на надыходзячых працэсах б. грамадаўцаў, а тэйсама на іншых вялікіх палітычных працэсах, якія адбудуцца ў Заходняй Беларусі вясною гэтага году.

Падрыхтоўка пілсудчыкамі грамадзкае думкі да неабходнасьці разгону сойму

ВАРШАВА, 18. Пілсудчыкі наладзілі мітынг у кіно «Колосэум» прысьвечаны новаму праекту аб зьмене канстытуцыі. На мітынг зьявілася 700 чалавек. Большая частка залі пуставала. Выступаўшыя з прамовамі сэнатар Рагоніч і адвекат Пасхальскі азначылі на бакрукцтва канстытуцыі, на тое што з прэзыдэнта зрабілі мавэкана, а тэйсама аб тым, што новая канстытуцыя не павінна зьявіцца на-

Працэс украінцаў у Львове

ВАРШАВА, 19. У Львове пачаўся працэс 31-га па абвінавачаньні ў прыналежнасьці да кампартыі Заходняй Украіны. Працэс працягнецца каля 10 дзён. (ТАСС)

ПРЫСУД У БАРАНАВІЧАХ

ВІЛЬНЯ, 10. Наваградзкі акружны суд на выязной сэсіі ў Баранавічах засудзіў на 3 гады турмы: С. Гурэкага, Я. Кукцівіча і Я. Яфольчыка за прыналежнасьці да КПЗВ. («К. Віл.»)

АРЫШТЫ У ВАЛОЖЫНСКІМ ПАВЕЦЕ

ВІЛЬНЯ, 16. «Кур. Віл.» паведамае, што ў вёсцы Дарайтоўка, Валожынскага павету арыштавана 4 чалавекі, якія нібыта належалі да млодцовае камлячкі.

ЗАБАСТОНА ГРУЗЧЫНАЎ

ВІЛЬНЯ, 14. Пачалася забастоўка грузчыкаў дрова на станцыі Даманана. Грузчыкі патрабуюць павышэньня платы з 9 да 15 злотых за вагон. («Д. Віл.»)

ПАДРЫХТОўКА ДА ПАВЕТРАНАЕ ВАЙНЫ



Дамы англійскіх гарнякоў у Даргеме

Да ўсіх членаў прафсаюзаў

Сілаю рабочае класы БССР мы з году ў год дабіваемся новых поспехаў у галіне пашырэння нашай прамысловасці і індустрыялізацыі краіны.

За апошнія гады выраслі новыя фабрыкі і заводы, распачалося буйнае капітальнае будаўніцтва, праводзіцца рад мерапрыемстваў па ўздыму сельскай гаспадаркі.

Роўналежна з развіццём народнае гаспадаркі мы наглядваем вялізарны рост і сацыяльнага будаўніцтва. Падвышэнне матэрыяльнага дабрабыту шырокіх працоўных мас, рост іх свядомасці і здаровае імкненне да павышэння свайго культурнага ўзроўню знайшлі свой адбітак у разгортванні сеткі лекавых, культурных і навуковых устаноў.

Побач з гэтым ішло і развіццё жыллёвага будаўніцтва, якое накіравана на палепшэнне жыллёвых умоў рабочых мас.

Ня глядзячы на такія вялізарныя рост народнае гаспадаркі і культ-сацыяльнага будаўніцтва, мы маем дыспрапорцыю між патрэбамі працоўных мас і магчымасцямі іх задавальнення.

Гэта настойліва высювае неабходнасць максімальнага паскарэння тэмпу індустрыялізацыі краіны і культурнае рэвалюцыі для таго, каб пашырыць магчымасць задавальнення патрэб шырокіх мас.

У звязку з гэтым нашымі планами запражэваны высокі тэмп развіцця народнае гаспадаркі (напрыклад: замест агульнай прадукцыі па дзяржаўнай і цэнзавай прамысловасці на 150 міль. рубл. у 1927-28 г., да 653 міль. у 1932-33 г.). На шляху свайго ажыццяўлення гэта стварае напружанае фінансвае становішча ў краіне. Адсюль і тыя труднасці, якія мы ў сучасны момант адчуваем.

Цэнтральны Савет Прафсаюзных Арганізацый БССР звяртаецца да ўсіх членаў саюзаў БССР з заклікам уступіць укладчыкамі ў ашч. касы.

Пра ашч. касы да рэцэпцізацыі бюджэту працоўнага і дапамогі сацыялістычнаму будаўніцтву.

Ніводнага члена саюза без ашчаднай кніжкі!

кі, якія могуць быць выняты з нашай народнай гаспадаркі. Устаноўлены жорсткі рэжым эканоміі, таксама мае мэтай павышэння рэсурсаў па індустрыялізацыі.

Побач з гэтым высюваецца неабходнасць большага скарыстання і вольных сродкаў насельніцтва на патрэбы нашага будаўніцтва.

Выпушчаныя за апошні год дзяржаўныя пазыкі, асабліва 2-я пазыка Індустрыялізацыі, мелі значны поспех і паказалі высокую свядомасць працоўных мас Рэспублікі.

Але ж ажыццяўленне намечанага тэмпу індустрыялізацыі патрабуе вялізарных сродкаў і ўдзянення часова-вольных сродкаў насельніцтва трэба ўзмацніць.

У звязку з гэтым наша крэдытная сыстэма набывае ўсё большае значэнне, пры гэтым, асабліва адказную ролю партыя і ўрад прыдаюць працы ашчадных кас, на якія ускладзены функцыі сталай акумуляцыі ўсіх вольных сродкаў насельніцтва.

Развіццё ашчаднае справы, ня глядзячы на значны ім рост за апошнія гады, яшчэ зьяўляецца недастатковым. Дагэтуль ашчаднымі касамі ахоплены 20 проц. агульнага ліку членаў саюза.

Між тым, апрача агульна-дзяржаўнага значэння, ашчадныя касы маюць вельмі важнае значэнне для аздараўлення быту і разумнага выдаткавання заробку працоўнага.

Для ўзмацнення ашч. справы і прытоку сродкаў на патрэбы сацыялістычнага будаўніцтва ў БССР будзе праведзены «ДВУХТЫДНЕВІК АШЧАДНАСЦІ».

Двухтыднёвік павінен прыблізіць ашч. касы да насельніцтва і садзейнічаць укаранення ў гушчы працоўных мас ідэі ашчаднасці.

Цэнтральны Савет Прафсаюзных Арганізацый БССР звяртаецца да ўсіх членаў саюзаў БССР з заклікам уступіць укладчыкамі ў ашч. касы.

Пра ашч. касы да рэцэпцізацыі бюджэту працоўнага і дапамогі сацыялістычнаму будаўніцтву.

Ніводнага члена саюза без ашчаднай кніжкі!

Урад спачатку доўга скрываў рабымеры голаду і асыгнаваў 25 міль. лей (250-300.000 рублёў); што складала бы па дзесяць кап. на чалавека. Між тым, па скромных падліках румынскіх банкаў, для дапамогі галадаючым трэба 680 міль. лей, або 7 рублёў на чалавека.

Урадавы камітэт дапамогі галадаючым, у складзе якога знаходзіцца некалькі міністраў, некалькі месяцаў ня зьбіраўся.

Выпісаная з-за граніцы кукуруза для галадаючых аказалася гілой.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.


Уж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Сход партактыву
Сёння, а 6 з пал. гадзіне ўвечары, у клубе імя Карла Маркса склікаецца сход гарадскога партактыву па пытанні аб выніках XII-га з'езду КП(б)Б. Даклад прачытае тав. СЛАВІНСКІ. Члены і кандыдаты ЦК, ЦКК, АК, АКК КП(б)Б, члены бюро ЦК і АК КСМ, члены і кандыдаты РК КП(б)Б уваходзяць па сваіх пасведчаннях. Для іншых білеты ў РК КП(б)Б.

24-ы дзень галадоўкі т. Дабрадзяню

ВЕНА, 19. Як паведамаюць з Бухарэсту галадоўка румынскага камуніста Дабрадзяню Герэа, які знаходзіцца ў заключэнні, працягаецца ўж 24 дзень. Румыні рабоча-селянскі клуб павіў кампанію за вызваленне Дабрадзяню.

Індустрыялізацыя СССР



Новая трыццаць фабрыка у Ленінградзе

Багацейшыя ў сьвеце паклады барыту

АШХАБАД, 12. Скончана папярэдняя распрацоўка матэрыялу апошняй геалагічнай экспедыцыі, якая працавала ў гарах Колэт-Даг, у раёне аўлаў — Бара-Вала, Караул і Хурхур. Вынікі доследаў пераважна ўсе чаканы і даць падставу думаць, што горная прамысловасць Туркменіі атрымае ў бліжэйшыя гады назвычайнае развіццё.

Знойдзена 8 месцанараджэнняў цяжкага шпату (барыту). Сярэдняя магутнасць барытавых жыль дасягае да 5 метраў. Балізна і аднароднасць гэтага мінералу ставіць туркменскія барыты ў рад найбольш каштоўных сусветных месцанараджэнняў. Асабліва важным тут зьяўляецца тое, што Кара-Валіноскія паклады барыту размяржаны вельмі ўдобна, на больш 30-35 кіл. ад бліжэйшых населеных пунктаў і ў 60 кіл. у сярэднім ад чыгуны.

Тав. Марты пагражае перавод на становішча крывінальных зняволеных

ПАРЫЖ, 19. Апеляцыйная палата запырэдзіла прыгавор над Марты на справе аб яго адказе на інтэрв'ю маршала Фоша. (У адказ на інтэрв'ю Фоша ў англійскай часопісі, дзе Фош заклікаў да новай інтэрвенцыі супроць СССР, Марты надрукаваў у «Юманітэ» артыкул, які быў кваліфікаваны пракуратурай, як «заклік да забойства». Па гэтай справе Марты быў васуджан да 4 год турма-нага зняволення і да штрафу ў 3.000 франкаў).

Вядомы французскі згоднік Альбэрт Тома аб СССР

ПАРЫЖ, 16. Орган сацыялістычных «Ле Популер» друкуе абшырную гутарку з дырэктарам міжнароднага бюро працы пры Лізе Нацыяў Альбэрам Тома аб яго ўражаных ад падарожжа па СССР. Тома заявіў, што ўражанні яго маюць дадатны характар. Калі гутарышы з ім выказаў сумненне наконт таго, ці меў Тома магчымасць свабодна знаёміцца са становішчам, дык Тома падкрэсліў, што ён ні на адзін момант не адчуваў нагладу за сабой. Тома, апісваючы гарадское жыццё Масквы, заявіў, што па інтэнсіўнасці культурнага жыцця Масква не адрыўнаецца ад ўрапейскіх сталіц.

Далей Тома заявіў, што ён прысутнічаў на Кастрычнікаўскай дэманстрацыі і высе пераконаньне, што «ад гэтага натоўпу веяла вялікае прывязаннасцю да рэжыму; гэта прывязаннасць грунтуецца на тым, што гэты рэжым, гэты лад — яго ўласны, што яны гаспадары і што яны свабодныя. Адчуваецца што ўвесь народ напружаны ў вялізарным імкненні падняцца з руінаў, перамагчы эканамічныя цяжкасці, павялічыць прадукцыю. Няма нічога агульнага паміж гэтым натоўпам і вялым, дзялівым, расійскім натоўпам даваеннага часу. Штэ датычыцца ўрадавых дзеячюў, дык іх працадольнасць і адданасць справе зьяўляецца выключнымі».

На запытаньне: А якія іх адносіны з Камітэтам? — Тома адказаў: «Взаумоўна цесныя, але кожны заняты сваёй справай. Урадавыя дзеячы цалкам заняты практычным будаўніцтвам».

Тома падкрэсліў неабходнасць аб'ектыўнай інфармацыі аб Саюзе, бо грамадзкасць перасатала ўжо верыць глупштвам інфармацыйнага друку, які 10 год прадракае бліскую гібель Саюза.

Я спадзяюся, — заявіў Тома, — што знойдзена людзі, якія вывучаць усё тое аб'яднае і канструктыўнае, што ажыццёўлена ў Саюзе. Саветскі Саюз — непадзельная частка ўрапейскай эканомікі, і без яго ўдзелу ніякая міжнародная спраба ня можа быць плёнаю. Значэнне Саюза для нас неабходна ўлічваць, як у галіне разбраення, таксама і эканомікі, фінансаў і сацыяльнага законадаўства. У Жэневе ўрады вядуць перагаворы, ня пытаючыся аб унутраным ладзе дзяржаў. А між тым многія з іх паранейшаму чакваюць, калі яны зноў змогуць мець даценыя з расійскім урадам, які адпавядае іх густу. Саветскі ўрад — факт, які можа існаваць доўга».

Прысуд па справе ўвоўзу рэдактара „Форвэртс“ з радыёстанцыі

ВЭРЛІН, 19. У судзе служалася сэнсацыйная справа аб увозе рэдактара «Форвэртс» сацыял-дэмакрата Шварца, які меркаваў сказаць на радыё прамоў, прысьвечаную праблеме забеспячэння міру (увоз Шварца адарыўся 6-га кастрычніка). Замест яго на радыёстанцыі з прамовай выступіў сакратар агульна-намясцкага камітэту па зборы подпісаў для ўсенароднага галасавання супроць пабудовы браняноса, камуністычны дэпутат ляндтагу Шульц.

Па справе прыцягнуты да судовай адказнасці камуністычны рэдактар Франк і члены саюзу чырвоных франтавікоў Шэрдінскі і Пайке.

Служаньне справы выклікала вялікую зацікаўленасць у Вэрліне. Суд прыгаварыў Франка да 4 месяцаў турмаінага зняволення, Шэрдінскага і Пайке — да 3 месяцаў зняволення кожнага. (ТАСС).

Становішча ў Аўганістане

ТЭРМЭЗ, 16. З Мазар і Шэрафу паведамаюць, што генерал-губернатар Катагана-Вадахшанскі прабок Бача-Сакаа, перадаўшы ўладу ўноў утварыўшамуся часоваму праўніцтву ўраду з 5 міль. (ТАСС).

Разбурэнне Джэла-Абаду

ЛЕНДАН, 16. Карэспандэнт «Дейлі весті» аб разбурэнні Джэла-Абаду. Карэспандэнт піша: «Як паведамаюць з Кабулу, тэратарыя плямёншій патрабуець аўганістанцаў (прычым Надзір-прычыны разгалосіўся ў Аманулаў, а з гэтым адмовіўся ад паста аўганістанца пасланніка ў Парыжы».

Надзір-хан едзе ў Аўганістан для супольнай з Аманулаў работы

ЛЕНДАН, 17. Па вестках з Ніцы, Надзір-хан (аўганскі прычым, які падарыўся ў Аманулаў у прычыны разгалосіўся ў Аманулаў, а з гэтым адмовіўся ад паста аўганістанца пасланніка ў Парыжы».

Вядомы французскі згоднік Альбэрт Тома аб СССР

ПАРЫЖ, 16. Орган сацыялістычных «Ле Популер» друкуе абшырную гутарку з дырэктарам міжнароднага бюро працы пры Лізе Нацыяў Альбэрам Тома аб яго ўражаных ад падарожжа па СССР. Тома заявіў, што ўражанні яго маюць дадатны характар. Калі гутарышы з ім выказаў сумненне наконт таго, ці меў Тома магчымасць свабодна знаёміцца са становішчам, дык Тома падкрэсліў, што ён ні на адзін момант не адчуваў нагладу за сабой. Тома, апісваючы гарадское жыццё Масквы, заявіў, што па інтэнсіўнасці культурнага жыцця Масква не адрыўнаецца ад ўрапейскіх сталіц.

Далей Тома заявіў, што ён прысутнічаў на Кастрычнікаўскай дэманстрацыі і высе пераконаньне, што «ад гэтага натоўпу веяла вялікае прывязаннасцю да рэжыму; гэта прывязаннасць грунтуецца на тым, што гэты рэжым, гэты лад — яго ўласны, што яны гаспадары і што яны свабодныя. Адчуваецца што ўвесь народ напружаны ў вялізарным імкненні падняцца з руінаў, перамагчы эканамічныя цяжкасці, павялічыць прадукцыю. Няма нічога агульнага паміж гэтым натоўпам і вялым, дзялівым, расійскім натоўпам даваеннага часу. Штэ датычыцца ўрадавых дзеячюў, дык іх працадольнасць і адданасць справе зьяўляецца выключнымі».

На запытаньне: А якія іх адносіны з Камітэтам? — Тома адказаў: «Взаумоўна цесныя, але кожны заняты сваёй справай. Урадавыя дзеячы цалкам заняты практычным будаўніцтвам».

Тома падкрэсліў неабходнасць аб'ектыўнай інфармацыі аб Саюзе, бо грамадзкасць перасатала ўжо верыць глупштвам інфармацыйнага друку, які 10 год прадракае бліскую гібель Саюза.

Я спадзяюся, — заявіў Тома, — што знойдзена людзі, якія вывучаць усё тое аб'яднае і канструктыўнае, што ажыццёўлена ў Саюзе. Саветскі Саюз — непадзельная частка ўрапейскай эканомікі, і без яго ўдзелу ніякая міжнародная спраба ня можа быць плёнаю. Значэнне Саюза для нас неабходна ўлічваць, як у галіне разбраення, таксама

ПАРТІЙНА БУДАВІЦТВА

БАЛЬШАВІЦКІ АДПОР ПРАВАМУ УХІЛУ

За ленінську адзіна правільную палітыку ЦК

НА БАРАЦЬБУ З ПРАВЫМ УХІЛАМ

Можна паміць чатыры лініі, па якіх ідуць спробы афармленьня правага ўхілу: папершае, па лініі рэвізіі асноў навукі Леніна аб пралетарскай рэвалюцыі, аб адносінах рабочае клясы і сялянства, рэвізія ленінскага стратэгічнага пляну сацыялістычнага будаўніцтва; падругое, па лініі спекуляцыі на труднасьнях, няўхільных у перыяд сацыялістычнай рэканструкцыі, разьдзьмухваньня іх, спроб улажыць адказнасьць за іх на агульнапартыйнае кіраўніцтва; патрэчнае ў барацьбе супроць арганізацыйна-палітычных прынцыпаў ленінізму; чацьвёртае, у салідарызмацкі і жадрыманьні (пакуль яшчэ скрытнай і нерашучай) прыхільнасьці і пераважнасьці элемэнтаў у Камінтэрна.

Правыя элемэты ігнаруюць праблему пралетарскага кіраўніцтва ў саюзе рабочае клясы і сялянства, не разумеюць сутнасьці гэтага кіраўніцтва, без якога саюз і сялянства абарачаецца з прылады ўмацаваньня пралетарскае дыктатуры і анішчэньня клясаў у прыладу замацаваньня клясавага надзелу грамадства, у прыладу ўмацаваньня сялянскай абмежаванасьці.

Толькі выхадзячы з прызнаньня і толькі такога разуменьня пралетарскага кіраўніцтва ў амычцы в сялянства, можна зразумець сьдзяржаньні Леніна аб тым, што захаваньне, умаценьне і разьвіцьцё саюзу рабочае клясы і сялянства зьяўляецца асноўным прынцыпам дыктатуры пралетарыяту. Бада прыхільнасьці элемэнтаў у тым, што яны, ігнаруючы і не разумеючы праблему пралетарскага кіраўніцтва, па сутнасьці скачваюцца з выразных пазыцыяў барацьбы за анішчэньне клясаў да вазьміцкіх дробнага, вытворцы. Гэта скачваньне прыхільнасьці элемэнтаў набывае сваё канкрэтнае выразьне ў генэральнай стаўцы на індывідуальную гаспадарку, у пярэньні ў калектывістычную пераробку сялянскае гаспадаркі, у адмаўленьні генэральнай стаўцы на калектывізацыю вёскі.

Правыя элемэты, падыходзячы так да пытаньня, адходзяць і ад абавязковага для марксыста клясавага пункту погляду, загашуючы праблему клясавай барацьбы, адмагьляючы вядомае абстрактнае ў сучасны перыяд клясавае барацьбы ў краіне, якое прызнана партыяй і адлюстроўваецца на ўсіх галінах нашага будаўніцтва. Скачываючы да аптымістычнай тэорыі адмаўленьня ад рашучага заступленьня на кулака, яны вь хочуць савасаць адносіны з кулаком, што атрымлівае сваё канкрэтнае выразьне ў барацьбе некаторых элемэнтаў у партыі супроць правадзімага індывідуальнага абладаньня кулацкай верхавіні і г. д.

Каб замаскаваць апартуністычны характар пазыцыяў аб рабона і тэраў і інфарматараў, і, блязуючы, паставіць іх на абаварэньне ў пер-

рабочая кляса, правыя элемэты прабуюць скарыстаць гэтыя труднасьці для барацьбы зь згортаньнем узятага партыяй і ўрадам тэмпу індустрыялізацыі і тэмпу сацыялістычнай пераробкі сельскае гаспадаркі.

Зусім ясна, што ўсякая рэвізія ленінізму, ці гэта «зьлева» ці справа, непаруша звязана з барацьбою супроць яго арганізацыйна-палітычных прынцыпаў, з барацьбою супроць ленінскага адзінаства партыі, супроць жалезнай большавіцкай дысцыпліны. Ані на дзіўна будае таму, калі ў арсенале правага ўхілу мы спаткаем некаторыя падшошаныя досьпехі тракцізму з галіны яго палітычных наладак на партыйнае рэжым, партыйную дысцыпліну, партыйнае кіраўніцтва.

У барацьбе супроць партыйнага кіраўніцтва і арганізацыйных прынцыпаў ленінізму правыя прабуюць намагаць беспрынцыповы блэк «неадволеных» і тым самым прымушаны скачывацца да фракцыянасьці. Сваю барацьбу супроць лініі партыі і партыйнага кіраўніцтва яны прабуюць замаскаваць барацьбою супроць пазобных кіраўнікоў партыі. Гэты маньўр прыхільна ахвирова на правах, бо партыйныя масы значна вырасьлі на практыцы ўсёй папярэдняй работы і барацьбы за ленінскую лінію, навучыліся правільна адраць апартуністычную палітыку ўкланістых.

Труднасьці наперадзе вялікія. Партыя іх не замацавае і проста глядзіць ім у вочы, мабілізуючы масу на перамогу гэтых труднасьцяў, на адпор клясаваму ворагу, на ўмаценьне і пашырэньне сацыялістычных пазыцыяў. Але партыя не пацерніць панікёраў, якія пераваліваюць труднасьці, тых, што спалохаліся гэтых труднасьцяў, звязаных з сацыялістычнай рэканструкцыяй, і ў паніцы адступавіць перад клясавым ворагам. Партыя адмадушна дасьпё адпор ўсякаму хто паспрабуе справаці «зьлева» рэвізаваць ленінізм, рэвізаваць пастановы XV зьезду аб сацыялістычным наступленьні.

Паглыбленая ідэалёгічная работа ў партыі, уважлівае вывучэньне ўсяго папярэдняга вопыту зьнаньня за партыю, рашучае выкрыцьцё праграм прыхільна ў яе зародку яшчэ глыбей замадуюць перамогу ленінскай лініі партыі і яшчэ дасьпёй агуртуюць яе рады вакол ленінскага ЦК.

(ПРАВДА).

«Партыя павінна самым уважлівым чынам сачыць за кожнай найменшай спробай прыхільнасьці ўкланістых парушэньня партыйнай дысцыпліны на лебе ўхіленьня ад генэральнай лініі партыі, арганізацыянага афармленьня правага ўхілу, за найменшай іх спробай накіраваць удар супроць парткіраўніцтва і партыйнага апарату, і ў гэтых выпадках ужываць у адносінах правага ўхілу самыя рашучыя арганізацыйныя меры, якія партыя заўсёды ўжывала да ўсёй фракцыянальнай антыпартыйнай групоўкі».

(З рэзалюцыі XII зьезду КП(б)Б)

Ячэйка ня бачыць снажэньняў клясавай лініі

(Жытнявіцкі раён, Мазырская акруга)

Ужо на отаронках «Зьвязды» пісалі аб тым, што ў раёне дзейнасьці Людзяневіцкай партыйнай наглядзеца поўнае снажэньне клясавай лініі, там кулак-мажар оварыстаў беднагу для сваіх асобітых мэт. Зараз выяўлюю рад новых момантаў, якія гавораць аб тым, што Людзяневіцкая ячэйка КП(б)Б дапусьціла снажэньні лініі партыі ў працы некаторых устаноў і арганізацый.

Меў месца надыўна такі выпадак. Людзяневіцкае асьпінцтва склаае працяком за пасьбу жыцьця на лесо выключна на лўрэйскае насельніцтва, ня глядзячы на тое, што і сяліна-беларусы пасьлі там-жа жыцьцё. Працяком гэтыя былі накіраваны ў Жытнявіцкі РВК, ашпілі наляжыў штраф, з міміцыя, апаганяючы іх, нават брала з хат падушкі ў беднагу, якія не маглі ўнесці грошай.

У наглядзе праўленьня сельска-гаспадарчай наапарцыі ашпілі і кіравалі кулакі. Таму большасьць крэдытаў ішла ў рукі зможных. На лепш абстаціць справа і ў сьляжыкоўкім таварыстве. Там таксама з клясавым падыходзім у разьдэрываньні хлеба і інш. зусім дрэнна.

Партыя т. Кісьлёўка, працуючы лясніком, склаае на селяніна працяком і нама—гэта затое, што ты помь вьз дровы жыду(?) Бачыце, наогул кірасьці дровы ў лесо дазваляецца, але налі прадаць жыду за гэта окладзеца працяком. Гэта ўсё наштурхоўвае на такі вывод: Людзяневіцкая партыйная ячэйка

з задачамі кіраўніцтва не справляецца. Яна не змагла ахапіць і праваць за работай тых арганізацый, якія працуюць у раёне ле дзейнасьці. Яна не змагла разгарнуць барацьбы супроць снажэньняў клясавае лініі ў працы гэтых устаноў. Жытнявіцкаму РК КП(б)Б ня шкідзіць прасерыць работу Людзяневіцкай ячэйкі і сьго-таго з наму-ністых за снажэньне клясавай лініі пагнаць вон з партыі.

Б. Ш.

ГЛЫБОКА Вывучыць і рашуча праводзіць у жыцьцё

Пры распрацоўцы пастаноў лістападаўскіх пленумаў ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)Б у парт'ячэйках Кастрычнікаўскага раёну слаба завозрана ўвага на небясьпечы правага ўхілу і прымірэнцтва да яго. Асобныя камуністы выявілі неразуменьне аснаўных задач партыі ў справе індустрыялізацыі і сацыялістычнай рэканструкцыі сельскай гаспадаркі

ПАРАДАК ПРАПРАЦОЎ І АБТЫУНАСЬЦЬ

У большай частцы парт'ячэйкаў раёну прапрацоўваліся выпікі лістападаўскіх пленумаў, у іншых-жа ставіліся на абмеркаваньне асобныя пытаньні пленумаў, як кантрольныя лічы і рост партыі. Адкрытымі сходамі ячэйкаў, на якіх прапрацоўваліся выпікі пленумаў, абшоплена беспартыйных рабочых зусім мала, у сярэднім па кожным сходзе прысутнічала 8-10 чалавек рабочых. Праа другія віды масавай работы, пастановы пленумаў сьрод рабочых не папулярызаваны. Па лініі партшкол прапрацоўка пастаноў пленумаў увязалася ў распрацоўку праграмных пытаньняў. У некаторых ячэйках пры прапрацоўцы праўдзена невястатэарыяналь актывнасьць. Гэта часткова тлумачыцца слабым папярэднім азнаямленьнем з пастановамі і тым, што сходы адбываліся заразда пасьля сканчэньня работы на прадырыемствах і ўстановах. Наабольшая актывнасьць была ў ячэйках: фабзавучу, дзе 70 проц. прысутных выступала ў спрэчках. НКФ, шавецкай майстэрні, «Гандальбудуаўніцтва»—каля 60 проц., а ў іншых—25-30 проц. у асобных ячэйках нават зусім ня было спрэчак (яч. гарбарні, хмфармазаводу і інш.).

Паламо найбольш характэрныя выступленьні асобных партыйцаў на сходах. У ячэйцы Белсельсаюзу адзін з выступаўшых сказаў: «Аб правым ухіле мы пытаньне ставім там, калі ўжо ўсё прайшло і ліквідавана, а на ў момант разгару гэтых спрэчак». У некаторых ячэйках, як бачыце, барацьба супроць ухілаў была ўспрынята, як нешта кампанейскае, часовае. Пленум РК у сваёй рэзалюцыі сказаў: «З боку асобных камуністых выявілася неразуменьне сацыяльна-эканамічных нарэньняў правага ўхілу і яго шкіднасьці пры абтаварэньні генэральнай лініі па індустрыялізацыі і сацыялістычнай перабудове вёскі». «У асобных ячэйках барацьба з правай небясьпечай успрынята як кампанейская работа».

НЕРАЗУМЕНЬНЕ АСНОЎНЫХ ЗАДАЧ ПАРТЫІ

Райком у сваёй рэзалюцыі каастватаваў: «У частцы выступленьняў камуністых былі праўдзены моманты вузкага практыцызму—дэляцтыя, якія прыводзяць на справе да страьты перспэктывы нашага разьвіцьця. Адначасова асьць рад фантаў, якія сьведчаць аб адсутнасьці ў асобных ячэйках належнай стараннасьці, пад імі».

Пленум райкому і ў даным выпадку завастрыў увагу ячэйкаў на гэтым пытаньні, на неабходнасьці найшырэйшага і глыбейшага вывучэньня камуністымі гораду пытаньняў палітыкі партыі ў адносінах вёскі.

Многія а тагарышоў у сваіх выступленьнях гаварылі, што мы ўжываем слабыя меры да кулакоў, якія адкрыта выступаюць супроць нас. Падкрэсьліваліся таксама неабходнасьць прыняць больш жорсткія меры да камуністых, якія на ідуць у калгасы. Шмат паказвалася ў выступленьнях на слабацьці работы на вёсцы. Выступаўшыя прапанавалі паслаць больш гаралічкі камуністых для ўмаценьня работы на вёсцы.

ПЫТАНЬНІ УЗРОСТУ І ЧЫСТЫ ПАРТЫІ

У радае выступленьняў былі закрануты пытаньні аб прычывах слабага ўзросту партыі. Вось некаторыя з гэтых выступленьняў. «Прыём у партыю часамі праходзіць так, каб толькі даць належны працент прыбьму, а на якасьць мала зварацаюца ўвагі». «Беспартыйныя ня ідуць у партыю таму, што бачыць, як некаторыя камуністы не даюць таго партыі, што яна ад іх патрабуе» і пад імі».

Аб інфарматарах парт'ячэйкаў

(У парадку прапановы)

ЦК КП(б)В рэзалюа па райкомах і парт'ячэйках пазыцыяў аб рабона і тэраў і інфарматараў, і, блязуючы, паставіць іх на абаварэньне ў пер-

тэраў і інфарматараў. І, блязуючы, паставіць іх на абаварэньне ў пер-

паставіць іх на абаварэньне ў пер-

некоторых элементов у партии су-
проць пралацімага індывідуальнага
абнавадзена кваліфікацыя верхнікі
і г. д.

Каб замацаваць апарціністыч-
насьць сваёй лініі, прыняць элемен-
ты гандыцыяна раздзьмуваючы
труднасці, што стаяць перад намі.
Сьведучымі на гэтых труднасцях,
яны прыбуць дыскрэдытаваць
агульна-партыйнае кіраўніцтва, каб
такім шляхам давесці сваю слуш-
насьць. Адагуль сьпіра навазаві
пастановам XV партз'езду і права-
даўнаму на аснове іх палітыку пар-
тыі, як публіцыстам, адвучаць сьпі-
ра абнавадзіць партыю дельце не ў
феадалізму эксплаатацый сьляніства
і да тако падобнае. Выдумалася і
іздывасць гэтых абнавадзіцельна
яна вольнаму, хто хоць колькі-не-
будзь уважліва сочыць за палітыкай
партыі. Увядзі хоць-бы летніе на-
пісаньне пра сельгаспрадукцыю,
або апошні закон аб сельгаспрадук-
цыі, аб павышэнні ўраджайнасьці і г. д.
Гэта-ж—факты, і спрачачца сунюць
іх можна толькі сьведомі скажаны
лінію партыі. Партыя развібае тра-
дыцыю, рашуча дабівае цяпер іто
контр-рэвалюцыйнае ажыццзя і
проста сьмешна прыкладнаць партыі
які-небудзь прымірочны адзісны
да традыцыю.

Але ўсё-ж галоўны агонь накіра-
ваны цяпер на адкірава правы, а
лініятарскі ўхіл, які тармозіць спра-
ву сацыялістычнай рэканструкцыі.

Раздзьмуваючы труднасці на-
шага будаўніцтва, над перамотав
якіх упарт працуюць усё партыі і

(У парадку прапановы)

ІК КП(б)В разаслаў па райкомы
і ячэйках палажэньне аб рабоце ін-
фарматараў. Тым абавязкі, якія вы-
значаюцца гэтым палажэньнем, мне
думалася, трэба каронным чынам
змяніць. Справа ў тым, што выдэ-
ляцца інфарматары на мясці можа
нае асновы для сваёй работы і часта
ня ведаюць, што рабіць. Зразумела,
не таму, што райком рэдка скліка-
е іх нарады, а галоўнае таму,
што надзвычайна трудна інфарматар
знайсці свае канкрэтныя абавязкі.
Становішча ўяўляе сабой патраба-
насьць інфармаваць партыйнае
ячэйкі аб настроях сярод рабочых,
работніц, аб недаровых зьявах і
інш., тады, як у задачу кожнага ка-
муніста павінна ўвайсці і гэта-ж
група абавязкаў. Камуністы павінен
шпэрка і сваячасова паведаміць
партыйную ячэйку аб тых зьявах,
якія ён наглядае. А справа ячэйкі,
у першую чаргу бюро, рэагавачы на
гэта і даць правільную лінію ў вы-
рашэньні пытання.

У адным з пунктаў палажэньня
азначана: «Вылучэньне і зьбірань-
не прапановы, пытаньняў і крытыкі,
партыйных і беспартыйных мас,
шляхам сыстэматычнага (раз у два
тыдні) перагляду пратаколаў бюро,
агульных сходаў пэўнячэек, агуль-
ных сходаў рабочых, дэлегацкіх і
сходаў жанчын, насыленнага газэты.
Гэта па сутнасці зьяўляецца асноў-
ным указаньнем у рабоце арганіза-

тараў і інфарматараў. І, бязумоўна,
гэта ўказаньне няправільнае. Уліч-
ваць настроі і прапановы рабочых,
указаныя мас па пратаколах нельга
і гэта нічога ня дасць. Аб тым, што
указаныя рабочых, іх прапановы
трэба каму-небудзь улічваць і шпэр-
ка праводзіць у жыццё, несці за
іх выкананьне адказнасьць, справа
зусім баспрыйчэная і патрабна. І
павойму, трэба работу гэтых інфар-
матараў перавесці выключна на гэ-
та дзелаву, практычную аснову. А
інфармаваць аб пасобных зьявах,
якія могуць мець месца, павінна
ўвайсці ў задачу ня толькі гэтага
інфарматара, але і кожнага члена
партыі.

Атрымліваецца такое становішча,
калі інфарматар ня выявіць гэтага
настрою, ня выявіць недаровых
зьяў, дык пасобныя члены партыі
нібы за гэта не пасуць ніякае адказ-
насьці і могуць не інфармаваць.
Толькі так трэба паставіць гэта пы-
таньне. Таму ў гэта палажэньне трэ-
ба ўнесці наступную каронную
зьмену:

1) У кожнай партыйнай выдэ-
ліць спецыяльную асобу з членаў
партыі для вучоту прапановы, ука-
заных у паставіў рабочых і слу-
жачых. Гэты таварыш павінен
асабіста наведаць сходы рабочых,
жанчын, дэлегацкія сходы, улічваць
прапановы і указаньні іх з тым, каб

паставіць іх на абаварэньне ў пер-
шую чаргу бюро партыйнай для пр-
выдзеньня іх у жыццё праз адпе-
вядныя органы. Такія прапановы па-
вінны быць вызначаны ў тэрміне
выкананьня, а даныя таварышын па-
вінны сачыць за ступенню іх выка-
наньня. У кожным пасобным вы-
падку, за невыкананьне прапановы,
ставіць пытаньне ў партыйнай ячэй-
цы для прыняцьця мер.

2) Таварышын, вылучаны для гэта-
га мэты, павінен весці вучот пра-
пановам і указаньням, як у насыпен-
нага газэты, кніжкі скаржаў, пытаньняў і
адказаў з тым, каб таксама праз ад-
паведныя органы праводзіць іх у
жыццё і сачыць за іх выкананьнем.

3) Вучот усіх гэтых прапановаў, ступені
іх выкананьня, павінен зьявіцца для
партыйнай ячэйкі паказальнікам та-
го, наколькі выконваюцца асноўныя
дырэктывы партыі. Бюро партыйна-
е перыядычна заслухоўвае даклады
вылучаных таварышоў для адкіры і
дачы дырэктыў у яго наступнай ра-
боце.

4) Зьбіраньне ўсяго інфармацый-
нага матэрыялу ад усіх зьвешняў на
прадпрыемствах і ў ячэйцы, трэба
ўскласці на тэхнічнага сакратара
партыйнай.

Пераводзячы на такую дзелавую
аснову работу інфармацыйнага скла-
ду, мы будзем мець зусім моцную
аснову і магчымасьць больш шыро-
кай для іх работы.

Н. Г.

Адначасова ёсьць рад фактаў, якія
сьведчаць аб адсутнасці ў асобных
ячэйках належнай стараннасьці,
большаўскай непрымірчасці ў
барацьбе з канкрэтнымі праявамі
праваў небясьпечкі і хістаньняў ад
ленінскай лініі.

НА ПЫТАНЬНІХ БАРАЦЬБЫ 3 УХІЛАМІ УВАГА ЗАВОСТРАНА СЛАБА

Пры распрацоўцы паставы плену-
ма, на сходах ячэек слаба заво-
страна ўвага на пытаньнях бараць-
бы з ухіламі ад ланіскай лініі пар-
тыі. Аб гэтым сьведчаць такія пры-
клады. У некаторых партыйных
ніводзім таварышын ня выступіў на
гэтым пытаньні, а ў некаторых высту-
піў толькі на 1-2 чалавекі. У рэзо-
люцыях некаторых ячэек гэта пы-
таньне не знаяць сваёго адбітку.
У ячэйках НКЮ, гарбарні, Хле-
басаву, хэмфармаводу і інш.
гэта пытаньне зусім абыйдзе-
на і ў спрэчках, не знайшоў
сваёго адпаведнага адлюстраваньня
і ў рэзолюцыі. Пленум Райкому
гэта падкрэсьліў, сказаўшы, што ў
частцы ячэек сьня было дана адпа-
вяднай выразнай устаноўкі ў пы-
таньнях барацьбы з правам ухілаў
і прымірчэствам да яго і ў неабход-
насьці неслабнай барацьбы з рэшт-
намі трацізму.

У асобных ячэйках выявілася не-
разумнае сацыяльна-эканамічнае
сутнасці і марэннаў правага ўхі-
лу. На сходах некаторых ячэек па-
асобны партыйны давалі такія пы-
таньні: «хто ажыццяўляе кіраўніком
правага ўхілу? Ці ёсьць аформле-
ныя групы і чым выкліканы правы
ухілы? Як весці барацьбу з правам
ухілаў. Якія з ухілаў небясьпеч-
нае: правы, ці левы? і г. д.

Адначасова ёсьць рад фактаў, якія
сьведчаць аб адсутнасці ў асобных
ячэйках належнай стараннасьці,
большаўскай непрымірчасці ў
барацьбе з канкрэтнымі праявамі
праваў небясьпечкі і хістаньняў ад
ленінскай лініі.

На сходах ячэек у выстунелных
асобных таварышоў выяўлялася поў-
нае неразумнае труднасцям на-
шага сацыялістычнага будаўніцтва
і шляхоў іх перамогі, выяўлены вы-
раза праявы «левых» настроюў.
Адзін з выступаўшых на сходах
ячэйкі Беларускаму каза:

«Рабочая класа не павінна ўвесць
час царпець нахватакі, стаяць у чар-
е» і інш. А ў ячэйцы гуты адзін з
выступаўшых пераказвае традыц-
ыя настроі. Ён каза:

«Павышэньне зарплат малое, мы
толькі аб гэтым гаворым» і г. д. Па-
добныя выступленьні былі і ў іншых
ячэйках.

Такім настроям на ячэйках давалі
невыварчальны адпор і слаба рас-
тлумачвалі няправільнасьць погля-
даў і шкоднасьць настроюў такіх та-
варышоў.

Мелі месца і такія выступленьні,
у якіх выказвалася думка аб пасла-
бленні індустрыялізацыі. Яны су-
стрэлі рашучы адпор з боку пар-
тыйных мас. У ячэйцы фабрыкі
абутку адзін з выступаўшых сказаў:
«нам неабходна ўсталяваць больш
сродкаў у лёгкую прамысловасьць і
сельскую гаспадарку, разьвіваць
цяжкую індустрыю добра, але мы ня
можам»...

Вось канкрэтны прыклад праяў-
леньня ўхілу ад цэнтральнай лініі
партыі. Партыйка яго рашуча асуд-
дзіла. У асобных камуністычых нагляд-
дзіца блытаніна ў пытаньнях інд-
устрыялізацыі. Гэта відавочна з вы-
ступленьняў асобных таварышоў на
сходах ячэйкі фабзавучу.

ГЛЫБЕЙ ВІВУЧЫЦЬ ПЫТАНЬНІ ПАЛІТЫКІ ПАРТЫІ НА ВЕСЦЫ

Пры абаварэньні пытаньняў ра-
канструкцыі разьвіцьця сельскае
гаспадаркі выявілася ў некаторых
ячэйках невястачальнае азнам-
леньне асобных камуністычых і лі-
ній партыі па працы на вэсцы і сла-
ва ўдзель камуністыч у рабоце шэф-
скіх арганізацый.

Пры распрацоўцы паставы плену-
маў быў рад выступленьняў, у якіх
недаацэньвалася кулацтва. Часамі
гэтыя выступленьні былі ў скрытай
форме, а ячэйкі не высьвятлялі сут-
насці гэтых выступленьняў і не да-
валі належнага адбору. У ячэйцы
банкфэўскіх устаноў мела месца та-
кое выступленьне: «На самой спра-
е ў Беларусі кулакоў няма... стаў-
дзільна, бідняк доліў і мы апыні-
ся бяз хлеба». Неразумнае лініі
партыі асобнымі камуністымі ў да-
ным пытаньні выявілася і ў ячэйках
завочу «Энергія», Беларускаму
і інш.

2-я камсамольская канфэрэнцыя БВА

Пасьля заключэньня слова тав.
Чарвякова канфэрэнцыя заслухала
даклад т. Галавача аб рабоце кам-
самолу Беларусі.

Гаворачы пра тую вялікую да-
памогу ў рао е, якую аказаў
камсамол партыі ў справе сацыя-
лістычнага будаўніцтва, т. Галавач
взначыў: пах д за ўраджай, са-
борнічым ў справе зьніжэньня са-
бекошту прадукцыі, падняцьці пра-
дукцыйнасьці працы — аскравыя
эканамічныя пытаньняў і камсамоль-

Пленум райкому паставіў перад
арганізацыяй задачу—у працягу го-
ду павялічыць рабочых ад варштату
ў складзе арганізацыі на менш,
як да 50 проц., пры агульным пры-
ёме рабочых прымаць на менш
95 проц.

Усе выступленьні на ячэйках і
прынятыя рэзалюцыі ўхваляюць па-
становы партыі аб чыстым партый-
ным радоў. Але ў пасобных выстунел-
ных адчуваўся і недаровыя
настроі, неразумнае гэтага важ-
нейшага мэралпрываства партыі.
Пленум РК на гэтым пытаньні сказаў:
«Праводзічы сыстэматычнае ачыш-
чэньне нашых радоў ад чужых і
прымаваюшыхся элементаў да пар-
тыі, прыняць належныя меры да па-
літычнай і арганізацыйнай падрых-
тоўкі да надыходзячай чысткі пар-
тыі».

ЗА НЕАДКЛАДНАЕ РАШУЧАЕ ВЫКАНАНЬНЕ

У частцы ячэек прыступілі ўжо да
правядзеньня практычных мэралпр-
ывастваў на ажыццяўленьні паста-
воў пленумаў ва ўмовах сваіх пра-
дпрыемстваў. «Даручыць бюро ячэйкі
намеціць практычныя мэралпрыва-
ствы па ўзьяньці працоўнай дыс-
цыпліны на заводзе, прадукцыйнасьці
працы, зьніжэньні сабекошту на
менш, чым на 7 проц., а таксама па
барацьбе ва эканоміі і гаспадарчым
бэжалівасьць... Паставіць перад са-
бой мэту, каб у канцы 1930 году ў
ячэйках было ня менш 50 проц. ра-
бочых ад варштату». Такую паставу
прыняла ячэйка КП(б)В сьпірт-
заводу.

Такія-ж паставы прыняты і ў
іншых ячэйках. Аднак, ёсьць і та-
кія ячэйкі, якія ўхвалілі рэзалюцыі
вельмі агульнага зьместу.

Пленум райкому даручыў бюро РК
праз інструктарскі склад арганіза-
ваць практычную дапамогу ячэйкам
у распрацоўцы мэралпрывастваў па
выкананьні паставы пленумаў. У
працягу 2-х месяцаў правярэць
практычнае выкананьне іх на ячэй-
ках. Правесці ў выбарчым парад-
ку правэрку выкананьня паставы
пленумаў па заводах «Большавік»,
«Энергія», Менскім вузьле МББ чыг.,
працкалектывах, па зьніжэньні са-
бекошту, якасьці прадукцыі, пад-
няцьці вытворчай дысцыпліны і
інш. Разгортваньне самакрытыкі за-
стаецца галоўнай задачай пар-
тыйнай арганізацыі, у зьмтах най-
большага ўцягненьня шырокіх пра-
цоўных мас у сацыялістычнае бу-
даўніцтва, за барацьбу з бюракрат-
ычнымі зьявішчамі, неабходна за-
бесьпечыць чужае прыслухоўваньне
да крытыкі, сваячасова рэаліза-
цыю дзелавых прапановаў, шырока
інфармуючы працоўных аб ступені
іх выкананьня.

Потым дакладчыц ахарактарыза- ваў усе галіны працы камсамолу Беларусі і высунуў рад задач, якія стаяць на бліжэйшы перыяд перад усім ЛКСМБ.

На дакладу т. Галавача разгар-
нуліся шырокія спрэчкі. Дзесяці
дэлегатаў паказвалі на рад недахо-
паў у працы камсамольскіх арга-
нізацый. Між іншым дэлегаты ад-
значылі слабое асьвятленьне вад-
важных пытаньняў і камсамоль-

Аб інтэрнацыянальным выхаваньні мас

У хуткім часе (4 сакавіка) міне
дзесці год з дня існаваньня Камуні-
стычнага Інтэрнацыяналу. Гэты юбі-
лей на ўсёй масівай рабоце павінен
быць самым шырокім чынам выка-
рыстаны для паглыбленьня работы
па інтэрнацыянальным выхаваньні
мас.

VI кангрэс Камінтэрну, які адбыў-
ся паўгода таму назад, надзвычайна
паўсьця ў рабочых і сялянскіх масах
Сьвешчага Саюзу цягавасьць да між-
народных зьвяз вышэй рэвалюцыі,
да жыцьця і барацьбы камуністыч-
ных партыі ў краінах капіталізму,
да рэвалюцыйнага руху пралетарыя-
ту на Захадзе і працоўных калёні-
яльныха ўсходу. Шырока разгорну-
тал васьля кангрэсу прапаганда па
вывучэньні ўхваленай ім праграмы
Камуністычнага Інтэрнацыяналу,
новыя задач, паставіўшых VI кангрэ-
сам перад міжнародным камуністыч-
ным рухам, і важнейшых паставы
кангрэсу ні ў якай меры ня можа і
не павінна яшчэ лічыцца скончанай.
Выключнае значэньне гэтых паста-
воў для далейшага разьвіцьця ка-
муністычнага руху ва усім сьвее
міркую даўгае іх растлумачэньне з
тым, каб яны былі ўсьвядомлены ня
толькі кожным членам партыі і кам-
самолу, але і самымі шырокімі ма-
самі рабочых і сялян.

Таму ўмоўнасна, у зьвязку з дэ-
спітагавым юбілеем Камінтэрну,
праца па інтэрнацыянальным вы-
хаваньні мас павінна мець важней-
шую часткай свайго зьместу далей-
шай работу па ўсьвядомленьні ма-
самі рабочых і сялян важнейшых
паставы кангрэсу і праграмы Кам
інтэрну. І ў зьвязку з задачамі пера-
могі правага ўхілу ў нашай пар-
тыі і ў зьвязку з тым, што ў рэдзе
кампартыі на Захадзе, і асабліва ў

супроць Камуністычнага Інтэрнацы-
яналу і паставы яго VI кангрэсу,
растлумачаючы ланіскаю палітыку
барацьбы на два фронты, асабліва
ўвагу неабходна ва ўнутрыпартый-
най прапагандзе сканцэнтравачы на
паставах кангрэсу аб барацьбе з
правай небясьпечкай, на вывучэньні
лісту прэзыдыму Выканкому Кам-
інтэрну да нямецкай кампартыі аб
правых укладністх, а таксама і ўсіх
дакументаў, што адносяцца да гэтага
пытання (асабліва прамова тав.
Сталіна на прэзыдыму Выканкому
Камінтэрну).

Задача ўсеабовага разьвіцьця і
паглыбленьня работы па інтэрнацы-
янальным выхаваньні мас павінае
асабліва важнае значэньне ў зьвязку
з абстрактнае класавай барацьбы
ў нашай краіне, задачамі ўзмацнень-
ня сацыялістычнага наступленьня
ва ўсіх галінах будаўніцтва і новы-
мі задачамі, якія ў зьвязку з гэтым
кладуцца на рабочую класу.

Ва ўмовах сьпіроб буржуазнага
контр-наступленьня, мабілізацыі ак-
тыўнасьці пралетарыяту, павышэнь-
не класавай сьвядомасці кожнага
пралетэра зьяўляецца важнейшай
аброўй у барацьбе з класавым вора-
гам. Павышэньне-ж класавай сьвядо-
масці непарыўна зьвязана з
усваеньнем кожным рабочым інтэр-
нацыянальнага характару работы па
сацыялістычным будаўніцтве ў на-
шай краіне, міжнародных зьвязч
рэвалюцыі, з павышэньнем у кожнага
пралетэра пачуцьця інтэрнацыяна-
лізму.

Буржуазнае контр-наступленьне
знаходзіць сваё выяўленьне ня толькі
ва ўроснай палітычнай актыў-
насьці ворагаў пралетарыяту—кула-
коў, зямляноў і зьвязаных з імі груп
інтэлігенцыі. Яно знаходзіць сваё
выдзеньне і ў ідэалёгічнай галіне.

рад выбухаў антысьмітызму, што
наглядаюцца за апошні час, супадае
на часе з абстрактнае класавай
барацьбы ў краіне, са сьпіробамі бур-
жуазнага контр-наступленьня. Не
выпадковы і іншыя праяўленьні на-
цыяналізму. Усе даныя гавораць за
тое, што нацыянальную розьню
імкнуцца сьцяць і распальваць імен-
на класавыя ворагі, што сьейнае на-
цыянальнай розьні, распальваць
антысьмітызму зьяўляецца адна з
непарыўных складаных частак бур-
жуазнага контр-наступленьня. Імен-
на таму паглыбленая работа па ін-
тэрнацыянальным выхаваньні мас
зьяўляецца адным з сродкаў, пры
дапамогу якіх пралетарыят дае ад-
пор свайму класавому ворагу, зьяў-
ляецца аднай з прылад сацыялі-
стычнага наступленьня.

Значны прырэд новых кадраў ра-
бочых у прамысловасьці стаяць за-
дачы работу па іх класавым выха-
ваньні, перамозе ў іх сьвядомасьці
элементарна дробна-буржуазных по-
глядаў і настроюў. Важнейшая скла-
данай часткай класавога выхавань-
ня новых кадраў рабочых зьяўляецца
іх інтэрнацыянальнае выхаваньне,
бо іменна сярод новых кадраў
работу, з асабліва вострасьцю вы-
вучаюцца рознага роду дробна-бур-
жуазныя ўзгляды на пралетарыят—
і ў тым ліку нацыяналізм. Паставы
VIII усесаюзнага зьезду праф-
саваў, які выдаўна скончыў сваю
работу, з асабліва вострасьцю вы-
пукляюць пытаньне як аб рабоце з
новымі кадрамі рабочых, так і аб бар-
рацьбе з непралетарскім узглядам на
рабочую класу, у ліку якіх на адным
з першых месцаў стаяць нацыяналізм
і асабліва антысьмітызм. Гэта зусім
натуральна, бо выкананьне прафса-
воў свайго асноўнага задачы—быць
школай камунізму—нямысьліма без

Нашы палітыка-асьветныя органы,
прафсаюзныя арганізацыі на вэсцы,
камсамол, калгаснікі, рабочыя шэф-
фы павінны ўзмацніць інтэрнацыя-
нальнае выхаваньне самых шырокіх
мас сялянства, павінны дапамагчы
братству і бяднаце ва мога раз
больш стаць праваднікамі ідэй ін-
тэрнацыяналізму ў самай шырокай
масе сярэдняга сялянства.

Вялікую ролю ў інтэрнацыяналь-
ным выхаваньні мас павінна ады-
граць школа. Нярэдка называць шко-
лу ў гэтым пытаньні бываюць на-
сыўным, нярэдка антысьмітызм і
іншыя праяўленьні нацыяналізму
зьяўляюць сабе дэталі моцнае гняздо
ў школе, нярэдка пасобныя групы
вучняў, асабліва ў школе II ступені,
а часамі нават пасобныя дзіцяры
ў школе аказваюцца пад вялікім
уплывам нацыяналізму. Падобна та-
му, як у сучасны момант намі за-
настраецца пытаньне аб антырэлігій-
ным выхаваньні ў школе, таксама
павінна быць завострана пытаньне

пралетарыяту да пункту погля-
ду класы.

Трэба вельмі рашуча падкрэсьліць
задачу ўзмацненьня работы па ін-
тэрнацыянальным выхаваньні шыро-
кіх сялянскіх мас. Задача выкарчоў-
ваньня кароннаў капіталізму ў
вэсцы, якая ва ўсім шырыню пастаў-
лена ў сучасны момант партыя і
якая азначае сацыялістычную пера-
будову эканамікі вэскі, мяркуе на-
стойлівую і паглыбленую работу па
перамозе тоўшчы дробна-буржуаз-
ных забабонаў, што атуляюць сьвядо-
масць селяніна. Ва мога раз
трэба ўзмацніць праціліваю і настой-
лівую работу па перамозе гэтых за-
бабонаў, сярод якіх нацыяналізм і
інтысьмітызм займаюць не апошніе
месца. Вясковая бедына павінна
быць апорай пралетарыяту і ў ба-
рацьбе яго ў галіне ідэалёгіі яна,
перш за ўсё, павінна выхоўвацца
намі, як праваднік ідэй інтэрнацыя-
налізму ў самую шырокую масу
сярэдняга сялянства.

Нашы палітыка-асьветныя органы,
прафсаюзныя арганізацыі на вэсцы,
камсамол, калгаснікі, рабочыя шэф-
фы павінны ўзмацніць інтэрнацыя-
нальнае выхаваньне самых шырокіх
мас сялянства, павінны дапамагчы
братству і бяднаце ва мога раз
больш стаць праваднікамі ідэй ін-
тэрнацыяналізму ў самай шырокай
масе сярэдняга сялянства.

Нашы палітыка-асьветныя органы,
прафсаюзныя арганізацыі на вэсцы,
камсамол, калгаснікі, рабочыя шэф-
фы павінны ўзмацніць інтэрнацыя-
нальнае выхаваньне самых шырокіх
мас сялянства, павінны дапамагчы
братству і бяднаце ва мога раз
больш стаць праваднікамі ідэй ін-
тэрнацыяналізму ў самай шырокай
масе сярэдняга сялянства.

Нашы палітыка-асьветныя органы,
прафсаюзныя арганізацыі на вэсцы,
камсамол, калгаснікі, рабочыя шэф-
фы павінны ўзмацніць інтэрнацыя-
нальнае выхаваньне самых шырокіх
мас сялянства, павінны дапамагчы
братству і бяднаце ва мога раз
больш стаць праваднікамі ідэй ін-
тэрнацыяналізму ў самай шырокай
масе сярэдняга сялянства.

Нашы палітыка-асьветныя органы,
прафсаюзныя арганізацыі на вэсцы,
камсамол, калгаснікі, рабочыя шэф-
фы павінны ўзмацніць інтэрнацыя-
нальнае выхаваньне самых шырокіх
мас сялянства, павінны дапамагчы
братству і бяднаце ва мога раз
больш стаць праваднікамі ідэй ін-
тэрнацыяналізму ў самай шырокай
масе сярэдняга сялянства.

Нашы палітыка-асьветныя органы,
прафсаюзныя арганізацыі на вэсцы,
камсамол, калгаснікі, рабочыя шэф-
фы павінны ўзмацніць інтэрнацыя-
нальнае выхаваньне самых шырокіх
мас сялянства, павінны дапамагчы
братству і бяднаце ва мога раз
больш стаць праваднікамі ідэй ін-
тэрнацыяналізму ў самай шырокай
масе сярэдняга сялянства.

АБВЕСТКА

У суботу, 23 лютага роўна а 7 гадзіне ўвечары, у памяшканьні кіно „КУЛЬТУРА“

АДБУДЗЕЦЦА

УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭНЬНЕ ПЛЕНУМУ МЕНГАРСАВЕТУ

сумесна з сябрамі ЦВК, СНК, ЦК КП(б)Б, ЦКК КП(б)Б, АК КП(б)Б, АКК КП(б)Б, ЦК ЛКСМБ, АК ЛКСМБ, ЦСПСБ і дэлегаткамі з удзелам камскладу і частак гарнізону, прысьвечанае

11-й гадавіне Чырвонай арміі

Уваход ў памяшканьне кіно:

сябры і кандыдаты гарсавету—на сяброўскіх білетах, сябры ЦВК, СНК, ЦК КП(б)Б, ЦКК КП(б)Б, АК КП(б)Б, АКК КП(б)Б, ЦК ЛКСМБ, АК ЛКСМБ, ЦСПСБ—на сваіх мандатах, дэлегаткі—на дэлегацкіх картках і запрошаныя—на білетах, якія будуць распаўсюджаны гарсаветам на прадпрыемствах праз ЦСПСБ.

Пасьля ўрачыстай часткі пасяджэньня адбудзецца канцэрт.

ПАМЯТАЙЦЕ:

Тэмп індустрыялізацыі краіны залежыць ад зьніжэньня сабекошту прадукцыі

Нашы прадпрыемствы ў галіне зьніжэньня сабекошту маюць нязначныя посьпехі

60 проц глуму

Гэта лічба ня выдуманая. Такі працэнт глуму—нячуваны нават на самых адсталых прадпрыемствах—меў месца на гуме «Кастрычнік». Праўда, гэта зьява ня носіць сістэматычнага характару і абхваліла толькі неасобныя варыянты, але ўсё-ж гэта лічба прымушае нас біць трывогу. «Законны» працэнт глуму пры самай горнай рабоце не павінен перавышаць 2 проц., а тут мы маем 60, г. зн. у 30 разоў больш. Гэта пахне ўжо не адсутнасьцю працэсцыпліны, а прэстым шкодніцтвам.

Чым жа тлумачыць падобную зьяву?

Папершае, няўважлівасьцю адміністрацыі. Вельмі часта ў адміністрацыі іх шмат сярэдніх майстроў, якія замест таго, каб самі працаваць, ставяць за варштат кучняў. Заг. вытворчасцю ў цэху няма, адміністрацыя ня ўсё бачыць, ня бачыць ана і гэтага. Вучні-ж толькі асуды прадукцыю і прыносяць няма страты заводу.

Лічбы гавораць

Веласуртэст, улічваючы магчымасьці кожнага свайго прадпрыемства, даў апошнім заданьне—наколькі процантаў зьнізіць сабекошт прадукцыі. Заводу «Большавік»—на 10,7 проц., Віцебская гарбарні—на 6,9 проц., Магілёўская гарбарні—на 5 проц., Гомельская—на 8,3 проц., Менская фабрыца абутку—7,5 проц., Віцебская—на 4,4 проц., Гомельская

У шэфавальным аддзяленьні наглядзецца недаагартука лампавага шкла. Тут дзьве прычыны: кепскія дрэвы і нядабайнасьць дэсаннікаў. Вялікія запасы гатовай прадукцыі таксама даюць лішні мум. Законнае шкло лампавага ў кругляках проста в-пад сьнегу, гэта павялічвае працэнт бов. Каб была шветка, быў бы меншы працэнт глуму і г. д. Можна падаць шмат прычын, ад чаго ў нас на заводзе столькі глуму. Адносіны да шкла такія, быццам гэта жалеза. Разьбіць некалькі аркушаў шкла, некалькі штук лампавага шкла—для рабочага або работніцы—глуштва.

Трэба ўзмацніць рэпрэсывныя меры за высокі працэнт глуму, адначасова трэба ўзмацніць культурна-масавую работу. Сьведомы рабочы хутчэй зразумее, што высокі працэнт глуму гэта—рост сабекошту прадукцыі і падрыў гаспадарчага становішча свайго-ж заводу.

ТУТЭЯШЫ.

чынах падобных розных выпікаў па розных прадпрыемствах Скуртэсту. Аб гэтых прычынах досыць гаварылася на вытворчай канферэнцыі. Цікавым зьяўляецца вынік на Белскуртэсьце. Замест 7 проц. зьніжэньня сабекошту мы маем за першы квартал толькі 2,97 проц. зьніжэньня. Гэта значыць, што за першы квартал

БЕЛАРУСЬ--ЦЭНТР НОВАЙ ПРАМЫСЛОВАСЬЦІ

ЯКІЯ НОВЫЯ ФАБРЫКІ І ЗАВОДЫ МЫ БУДЗЕМ БУДАВАЦЬ

Беларускі праект пяцігодкі зацьверджан ВСНГ Саюзу

Беларускі праект пяцігадовага пляну прамысловага капітальнага будаўніцтва ў свой час выклікаў рад разгалоссяў паміж галоўным кіраўніцтвам ВСНГ СССР і ВСНГБ. Гэтымі днямі разгалоссяў разглядаліся на пасяджэньні прэзыдыуму настанайнай плянавай нарады ВСНГ СССР з удзелам прадстаўніка ВСНГ БССР тав. Страноўскага.

Тав. Страноўскі ў гутарцы з прадстаўніком нашай газеты паведаміў наступнае аб выніках абмеркаваньня ўважлівых разгалоссяў.

Зьдзіў Беларусі на новае прамысловае будаўніцтва, якія ўключаны ў пяцігадовы плян, амаль што поўнасьцю задаволены Саюзным ВСНГ ва некаторымі выключэньнямі.

Па тарфяной прамысловасьці астаецца распрацоўка дзесяці новых тарфяных балот і пабудова заводу ізаляцыйных шпітак (задаваньне ад хістаньняў тэмпературы) і яшчэ шэсьць новых заводаў—цалсылікатных, брыкетных і кавсавальных.

Па металёвай прамысловасьці, паводле пяцігодкі, заганчэцца пабудова Гомельскага заводу сельска-гаспадарчых машын. Будзе пабудаваны завод дробнага і сярэдняга машынабудаўніцтва з абсталяваньнем пры гэтым заводзе іржаў на вырабе лугавога і дарожнага інвэнтару. Агульны кошт гэтага буйнога заводу вылічваецца ў суме звыш 6 мільёнаў рублёў. Замест праектаваных 4 аўта-майстэрняў Саюзны ВСНГ згадоўіся пакінуць толькі адну аўтамайстэрню—у гэтым пункце нашы разгалоссяў не ліквідаваны.

Нашы разгалоссяў ў галіне ізрамічнай прамысловасьці вырашаны наступным чынам. Замест праектаванага цэментнага заводу ў 1.200.000 бочак, нам пакінуць завод з паменшанай вытворчасцю ў 500.000 бочак у год.

Па дрэвапрацоўчай прамысловасьці ў асноўным прыняты наш варыянт. Разьходжаньне, якое закраўла толькі пабудову дрэвапрацоўчага камбінату ў Полацку, вырашана ў тым сэнсе, што ў Полацку будзе пабудаваны не камбінат, а буйны лесніцкі завод. З найбольш буйных аб'ектаў у пяцігоднім астаецца наступны—завод стандартных будаўнічых дэталей, дрэвапрацоўчы камбінат у Гомелі, рад буйных фабрык мэблі.

Цікавасьці прадстаўляе пабудова заводу стандартных частак будынкаў—пры наяўнасьці такіх частак можна будзе змантаваць гатовы жылі дом у два тыдні. Значную цікавасьці прадстаўляе таксама пабудова заводу па выпрацоўцы ровных вырабаў з прасаванага дрэва—гэта будзе першы завод у СССР. Прасаванае дрэва, якое па новым спосабе атрымліваецца з драўлянага шпаліна і розных адкідаў вытворчасці, прадстаўляе сабой добры, вясільчын і агнятрывалы матэрыял.

Нашы зьяўкі на шпальной прамысловасьці (па новым будаўніцтве) аляволены поўнасьцю. Тут асобна можна адзначыць пабудову буйнога маханізавага туту ў Гомелі. З нашых аб'ектаў выключана пабудова фаніса-фарфораванага заводу. Матывам тут зьяўляецца тая акалічэньне ў разгалоссяў ад ізрамічнай прамысловасьці.

творчасцю ў 1.200 тон у год (раней прадуглежалася 800 тон).

Па папяровай прамысловасьці нам адмоўлена ў пабудове папярова-цэлюльдынага камбінату. На годныя з выстаўленымі матывамі (лішкі цэлюльду ў БССР у аьвязку з новымі пасораным спосабам варкі) мы гэту пастанову апрагэтуем.

Кардонная фабрыка нам пакінута пры ўмове ўгрунтаваньня сырцовай базы і павыскага сабекошту прадукцыі.

Наш плян па скураной прамысловасьці пацьверджаны цалкам. З больш буйных аб'ектаў тут можна падкрэсьліць пабудову заводу па выпрацоўцы мастаў у Магілёве (работы ўжо распачаліся), фабрыкі абутку і хромавага заводу.

Нашы аб'екты па харчовай прамысловасьці зацьверджаны, за выключэньнем наступных невялікіх прадпрыемстваў—бурачна-сушыль-

нага заводу, пладова-кансэрвовага, маргарынавага і фабрыкі па выпрацоўцы згушчанага малака.

Саюзны ВСНГ згадоўіся з нашымі плянамі новага будаўніцтва ў тэстыльнай прамысловасьці: дзьве баваўняна-прадзільныя фабрыкі, два ільняныя камбінаты, пяньковая фабрыка і дзьве трыкатажныя фабрыкі. Дубровенская мануфактурная фабрыка рэканструявацца і пашыраецца да 1.000 варштатаў (зараз прадуе 300 варштатаў). Выключан з нашага сьпісу прадзільны баваўняна-ткацкі камбінат—тут мы апрагэстуем прынятае рашэньне.

Па швейнай прамысловасьці замест 6 новых фабрык нам пакінуць 4 новыя фабрыкі, у тым ліку Менская і Віцебская фабрыкі, пабудова якіх ужо распачалася.

Нарэшце, нам дазволена пабудова буйной галятарэйнай фабрыкі і кіно-фабрыкі.

Л. Н.

Захым самакрытыкі на заводзе „Камінтэри“

ВІЦЕБСК. (Наш кар.). Спецыяльная камісія з прадстаўнікоў АББ, райкому партыі і заводакіраўніцтва азнаёмілася з пастаноўкаю працы на металязаводзе «Камінтэри».

Устаўлены рад фактаў хунаўства, пратэпняізму, захыму самакрытыкі і інш.

Загалчы вытворчасці заводу Фурман падэліў рабочых на сыякоў і пасынкаў. «Сынкi» зараблялі ў месяц да 370 руб., а «пасынкам» зьніжалі і без таго нізкую зарплату. У катэгорыю «сыякоў» трапілі прыпелі, знаёмны Фурмана і падхалімы.

Па пратэцці Фурмана і старшыні заўкому Паваркова на завод паступалі людзі, зусім незнаёмыя з металургічнай справай. Так, напрыклад, на гледзчы на пратэсты вайсамольскай ачыікі, быў прыняты чорнарабочы неўкі Гольдберг, нячлен саюзу, які, адзак, праз вельмі кароткі час пачаў атрымаваць стаўку кваліфікаванага тока-

ра. Такім жа спосабам паступіў на работу і брат Фурмана.

Рабочыя бачылі усё гэта, абураліся, але маўчалі, бо кіраўнікі прасьледвалі «бузацёраў». Рад рабочых (Сімуіні, Грубія і інш.) былі пераведзены за самакрытыку на ішчыя прадпрыемствы. Рабочому Якубовічу, які падаў зметку пакоят непарадкаў на заводзе ў пасьценгазету, было забаронена ісьцаць у газету.

Заводскія арганізацыі вылучылі старэйшых рабочых, якія заслужылі годнасьці гароў працы. У сьпіс трапілі такія «героі», як Фрышман, які атрымаў вымову за ўход з работы ў піўную, Кавалёў, зьняты з працы за п'янства і, эразумела, сам старшыня заўкому Паваркоў.

Камісія пастапавіла: пераабраць да тэрміну бюро парт'ячэйкі і заўком і зьяць Фурмана з працы па заводзе. Пастанову камісіі аднаголова адобрыў партыйны калектыў заводу «Камінтэри».

Забясьпечым нашы палі мінэральнымі ўгнаеньнямі

Сотні мільёнаў пудоў каштоўных фасфарытных руд—у беларускіх нэтрах

Кяма дрэзнай глебы—а ёсьць дрэзныя земляробы

Беларусь адзначаецца наяўнасьцю вялікіх балотных плошчаў і перавагаю лёгкіх, малаўрадлівых глебаў. Але тым ня менш, мы ня можам назваць гэтыя глебы дрэзнымі (гэта была-б аграіамічная няісьменнасьць), памятуючы, што наогул яма дрэзная зямлі, а бываюць толькі дрэзныя земляробы. Такімі дрэзнымі земляробамі мы да гэтага часу і былі ў Беларусі, бо ня ўмелі, а часамі нават не хацелі быць досыць настойлівымі, каб разумна скарыстаць зямлі і ў патрэбных выпадках выпраўляць не дрэзныя якасьці і ўласцівасьці.

Земліробчая практыка нашых аграіамічных станцыяў, культурных гаспадарак і спецыяльных балотных дасьледчых устаноў дае нам досыць прыкладнаў магчымасьці весыі ў БССР культурную і вельмі прыбытковую гаспадарку на толькі на лёгкіх мінэральных землях, але нават і на тарфяных балотах.

Гэтыя шмалікія прыклады кжучуць за тое, што пры ўжываньні патрэбных тэхнічных прыёмаў і ўважэньні ў глебу не халадчых ёа тэмічных элемэнтаў у выглядзе ўгнаеньня, можна вялікія неўрадлівыя ільскі і балотныя масывы ператварыць ва ўрадлівыя кармовыя і паліявыя ўжытковасьці.

Перадавыя ў с.г. адносінах краіны сярэдняй і паўночнай Эўропы, як нам вядома, атрымліваюць багаты ўрадкі на мала ўрадлівых адпрыродных глебах. Між тым, у кліматычных адносінах Беларусі акрая зьнаходзіцца ва ўмовах, зусім спрыяючых сельскай гаспадарцы. Такім чынам, посьпех земляробства ў Беларусі зьнаходзіцца выключна ў залежнасьці ад якасьці ўгнаеньня.

Добры ўплыў поспеу адначасна пры ўжываньні яго, як павярхоўнага ўгнаеньня, на сеназях і пашах.

Прымяняючы за попельам вельмі каштоўныя ўласцівасьці, як ўгнаеньня ў сельскай гаспадарцы, і лічычыся з тым, што гэты прадукт пашата-ж мясцовага вырабу, як алкід гаспадаркі і фабрычна-заводскай прамысловасьці, нам трэба ўжыць самыя рашучыя меры да захаваньня попелу. Трэба пляхам урадоўных распараджэньняў абвясціць зьбірацьне попелу ў залежнасьці ад якасьці і колькасьці яго, як павярхоўнага ўгнаеньня, на сеназях і пашах.

Пабудова першага фасфарытнага заводу

Мы будзем мець кожны год 1 мільён пудоў уласнай фасфарытнай мукі

НЕДАХВАТ МІНЭРАЛЬНЫХ УГНАЕННЯЎ СКАРАЧАЕ НАШУ УРАДЖАЙНАСЬЦЬ

За апошнія дзесяцігодзьдзе мы ў заходня-эўрапейскіх краінах, асабліва ў Нямеччыне, заўважваем надзвычайна ўздым ураджайнасьці сельскай гаспадаркі, што ў вялікай ступені (амаль што на 50 проц.) зьяўляецца вынікам ужываньня мінэральных ўгнаеньняў. Недахват мінэральных ўгнаеньня, які мы маем у Саюзе, у прыватнасьці ў БССР, прыводзіць да надзвычайна нізкіх ураджайнаў.

Вось у нас, у Беларусі, ўгнаеньне палёў базуецца, галоўным чынам, на гнаі, якога не халае (35 проц. агульнай патрэбы), ужо не гаворачы аб слабым яго ўплыве на глебу.

ДЛЯ ГЛЕБАЎ БЕЛАРУСІ ПАТРЭБНЫ ФАСФАРЫТНЫЯ УГНАЕНЬНІ

Такім чынам, высюваецца неабходнасьць адшуканьня іншых ўгнаеньняў—штучных мінэральных тукаў. З ліку гэтых ўгнаеньняў для нячорназемных, палозьных, бедных спажывальнымі матэрыямі, глебаў Беларусі асаблівае значэньне маюць фасфарытна-кіслыя ўгнаеньні—суперфасфат. Але, з прычыны труднасьці яго пабываньня і дарагоўлі, прышлася зьвярнуць увагу на мясцовыя залежы фасфарытаў для перапрацоўкі іх шляхам размоладу ў фасфарытную муку.

і пабудаваньні фасфарытнага заводу. Горным аддзелам ВСНГ пад кіраўніцтвам інжынера А. М. Роўна былі праведзены разьведкі ў Клімавіцкім раёне (Магілёўшчына) і ў Мосьціслаўскім раёне (Аршаншчына).

У Клімавіцкім раёне разьведкамі выяўлены запасы фасфарытаў у 5 мільёнаў пудоў—колькасьць яўна немыстарчальная для абсталяваньня больш-менш значнага фасфарытнага заводу.

Затое ў Мосьціслаўскім раёне разьведкі далі значна лепшыя вынікі—там колькасьць выяўленых фасфарытных руд вызначэцца ў сотні мільёнаў пудоў. Праведзенае дэталёнае абсьледваньне на плошчы 120 гектараў выявіла прамысловыя запасы фасфарытных руд у 50 мільёнаў пудоў. Гэтымі запасамі фасфарытнага заводу, пры гадавой вытворчасці ў 1 мільён пудоў, зможа быць забясьпечаны на тэрмін да 50 год.

Праведзеныя паліяныя дасьледы з беларускімі фасфарытамі (якія спачатку былі размолаты) далі добрыя вынікі і паказалі добрае ўжываньне іх глебаў.

ПАЧАТА ПАБУДОВА КРЫЧАЎСКАГА ФАСФАРЫТНАГА ЗАВОДУ

Фасфарытны завод будзе пабудаваны ў Крычаве—работы ўжо пачынаюцца. Крычаві абраны месцам для пабудовы заводу таму, што ён займае цэнтральнае месца ў адносінах як Мосьціслаўскага, так і Клімавіцкага месца нараджэньняў. Выгоднае

рушэнне таяны ўкрадаў.
 Асноўнай прычынай сабога ўяўляецца ў ашчаднасьці мась аўляецца тое, што прапоўныя не ўсвадомілі яшчэ і ня ведаюць дакладна значэньня для іх ашчаднасьці кас.
 Для шырокага растлумачэньня насельніцтву выгодаў і значэньня ашчаднасьці з 15 лютага па 15 сакавіка па ўсім Саюзе будзе праводзіцца «дзюжыднёвік ашчаднасьці».
 Паказанні «дзюжыднёвік ашчаднасьці» які ў Менскай акрузе будзе праводзіцца з 1 сакавіка 6 г. мае асноўнай мэтай паліпавяньне ашчаднасьці да шырокіх мась насельніцтва, украпаньне іх у быт рабочых і селян і павялічэньне сродкаў на індустрыялізацыю краіны.
 Ніводнага рабочага і служачага ў горадзе і ніводнага селяніна на нядзю Меншчыны без ашчаднай кніжкі.
 За шпаркас будаўніцтва новых фабрык і заводаў і індустрыялізацыю сельскай гаспадаркі.
 Менскі Аіруговы Выканаўчы Камітэт.

Аб добрай пазрыўцы чырвоных кацагараў сьведчаць наступныя лічбы:
 60 проц. чырвоных кацагараў вытрымалі іспыты па 1 разрадзе, ня вытрымала іспытаў толькі 6 проц.аўтаў.
 Дзякуючы работе чырвоных кацагараў па 84 прамысловых прадпрыемствах дасягнута эканомія ў анале ад 2 да 50 проц.аўт. (большасьць ад 5—10 проц.).
 Кіраўнікі 150 прадпрыемстваў паведамілі, што дзякуючы работе кваліфікаваных кацагараў палепшыўся тогляд за катэмі.
 Гаспадарнікі лічаць патрабнім арганізаваць паўторныя курсы для кацагараў па больш пашыранай праграме.
 Зараз праводзіцца падрыхтоўка да адкрыцьця курсаў машыністых паравых машын.

На апошніх пасяджэньні зьезду былі прыняты рэзалюцыі па дачынах: ЦБ сэцкіх навуковых працаўнікоў, Наркамасьветы, галоўнааўкі і аб падрыхтоўцы аспірантаў.
 Зьезд даручыў ЦБ сэцкіх яшчэ больш уцягнуць навуковых працаўнікоў у грамадзка-палітычнае жыцьцё, рашуча змагацца з рознымі реакцыйнымі і нацыянал-дэмакратычнымі настроямі, ня сьціняючы нават перад самымі рэзкімі мерамі.
 Зьезд даручыў новаму ЦБ зьвар-

нуць належную ўвагу на сувязь з Віцебскай і Горацкай сэцкімі.
 Зьезд прыслаў прамісьляны праект разгортваньня навукова-дасьледчай справы ў БССР, распрацаваны Галоўнааўкай, і прапанаваў сур'ёзна заняцца падрыхтоўкай новых навуковых кадраў, паліпавяньня іх выхадцамі з рабочых і партыйцамі.
 Праект разгортваньня сеткі ВНУ прызнаны здавальняючым. Зьезд прызнаў, што марксысцкая метадалягія ня мае яшчэ належнага месца ў выкладаньні і ў навуковай працы ВНУ, што вядзе да эк-

лектыўна і ізаляцыйных ухілаў.
 У цэнтральны савет сэцкіх абрана 25 членаў: т. т. Вальфон, Некрашавіч, Усьпенскі, Рубашоў, Панкевіч, Друшчыц, Выдра, Грэдзінгер, Гароцкі Г., Пічэта і івш.
 На першым пленуме цэнтральнага савету сэцкіх абрана бюро сэцкіх ў складзе: т. Вальфона (старшыня), т. Казька (адказны сакрэтэр) і членаў—т. т. Усьпенскага, Выдры, Панкевіча, Некрашавіча, Рубашова, Друшчыца, Грэдзінгера, Лапотка і Гароцкага.

асобы, як браты Мікалаевічы і поп Лягіва, зьяўляюцца сацыяльна-небясьпечнымі для нашага мірнага будаўніцтва. Гэтыя людзі імкюцца паларваць дыктатуру пралетарыату. Мы ня можам дапусьціць, каб у нашай вэсцы ішоўлі нашаму будаўніцтву кулакі і былыя людзі. Андрэ Мікалаевіча напавіць няк вельга і таму траба прыставаць да яго вышэйшую меру сацыяльнае абароны—расстрэл. Да палуднага Аляксандра Мікалаевіча пракурор патрабуе пазбаўленьня волі з суровым адмежаваньнем тэрмінам ад 6 да 7 год і да поп Лягізы — 5 год з высылкай абудных пасья албыцця павараньня з межы БССР.
 Абаронца Пяткевіч лаводаў суду, што да ўсіх 3-х палудных можна дапасаваць больш мяккі прыгавар.

3. Перадаючы свой артыкул, я праціў даць яго мне для аўтарскай чыткі ў карэктурі, але мая просьба ня была выканана; з гэтай прычыны я ня мог зрабіць у артыкуле папранае, адпаведных новым фактам у рэзюмьці беларускай літаратуры.
 Мік. БАЙКОЎ.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

АПА Менскага акругома КП(б)В апавяшчае членаў КП(б)В, жадаючых паехаць на вучобу ў лік «Тысячы» ў тэхнічны ВНУ, і што адборачная камісія прыступае да працы.
 Заявы прымаюцца ў АПА Мен. АК КП(б)В па назьні і сакавіка 1929 г.
 АПА Менакругома КП(б)В.

— Кастрычнікавы Райком КП(б)В паведамляе, што дэмакратычныя-агітатарамі па правядзеньні двухдзюжыднёвіка ашчаднасьці вылучаны наступныя таварышы:
 Палаяўскі (АК КП(б)В); Руманаў (ЦП Саюзу гарбароў), Фрэйдзін, Эфраімы, Пляўнік, (яч. заводу «Большэвік»), Лабанаў (Харчовы Трест), Жыгунт (НК Асьветы), Ронанаў (ЦКК), Войтэнка (ЦП Саюзу Рабземлесу), Дзэменцьеў (МВБ), Рамізевіч (НК Асьветы), Быцпанаў, Шаліма (ЦК ЛКСМ), Цёмкін (УЦ), Чыневіч (Уч. Інспэктар Працы), Кулаж (ЦСПСБ), Панасюк, (Гарстанцыя), Сяпун (Жанадзел ЦБ), Крыўцік (Экос), Вілько (АПО Габінэт), Кірушын, Лапоцька, Эпштэйн, Курсік (Яч. ВДУ), Лойка, (Рэбфам), Залескі, Варушыла, Карлашэнка, Натус, Рэнскаін, Сьцяпанюк, Абрамсон, (яч. НКФ), Красоўскі, Лібман, Пюдзін (Белсельсаюз).

Усе памянёныя таварышы павінны зьявіцца ў галоўную кэсу ашчаднасьці (Ленінская, 20) да тав. Падольскага для перагавораў і атрымання матэрыялаў.
 — 21-га лютага, а 7-ай гадзіне ўвечары, у памяшканьні Кастрычнікавага райома КП(б)В, адбудзецца варада шэфактыву па пытаньні аб удзеле Выканбюро шэфтаварства ў справядчай і выбарчай кампаньні сельсаветаў.
 Яўна ўсіх старшынь Выканбюро шэфтаварства абавязкова.
 — У пятніцу, 22 лютага, а 7 гадз. увечары, у памяшк. АК Мопру адбудзецца пасяджэньне прэзыдыюму АК Мопру.
 Прысутнасьць усіх членаў і канд. прэзыдыюму — абавязкова.
 Мен. ОК Мопру.
 — У пятніцу, 22 лютага, а 7 гадз. увечары ў Малой залі клубу Карла Маркса адбудзецца агульны сход Менскае філіі Бел. АПП. Бюро філіі,
 — КЛЮБ ІМЯ КАРЛА МАРКСА.
 Сеньня, 21 лютага, а 9 гадз. увечары—агульнае рэпэтыцыя п'есы «Чалавек з Партфалом». Яўна ўдзельнікау абавязкова, а 7 гадз.—заняты гуртка 130. Заўтра, а 8 гадз.—заняты струннага оркестру.
 — Сеньня, 21-га лютага у клубе Леніна (уг. Урыцкага і К. Маркса) пастаноўка трупы Галубка «Плягонь», у карысьць Шэфтаварства, пачатак роўна а 8 гадзіне.
 — ДОМ АСЬВЕТЫ.—Сеньня 21-м—роўна а 8-й гадз. увечары адбудзецца агульны сход сабраў Саюзу Праасьветы гор. Менску.
 На абвэстцы дня—даклад тав. Плятона аб VIII-м Усебеларускім Зьезду Саюзу Праасьветы.

С. Е. Н. Ы. Я.
УТЭАТРЫ, КІНО
БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
 ЧАЩЬВЕР, 21-ГА ЛЮТАГА, ДЛЯ МЕНШВЭЮ
Каваль-ваявода
 ПАЧАТАК А 8 ГАДЗ, УВЕЧАРЫ.

КІНО-ТЭАТР
Культура
 КІНО
 Інтэрыя
 цыянал
 КІНО
 Пралетары
 1-шы Дзюжыднёвы
 кіно-тэатр
 Юны півяэр
 (памяшканьне кіно-тэатру)
 КІНО
 Спартак

Мастацкі фільм па раманау ВОЙНІЧ
ОВАД
 — У галоўнай ролі ПАТА ВАЧНАДЗЕ —
 Нямецкая папулярная акторка ОСІ АСВАЛЬД
 — у арыгінальнай кіно п'есе —
МІЛЬЁН за Вячэру
 Новы бытавы фільм
КАСАЯ ЛІНІЯ ДРАМА
 У 6 ЧАСТ.
 Звыш праграмы—БІНО-ХРОНІКА савіно № 3-182
 Пачатак асанаў а 7 г. увеч. Каза адкрыта ад 5 гадз.
 1. ФЕДЗЬКІНА ПРАЎДА У 2-х частках
 2. Па Азіі і сярэдняму Каўказу У 2-х частках
 Пач. саві. а 3 г. 30 м. і 5 г. Пала біл.—10 я. Каса—ад 2г. 30м
 Апошні гасролі выкан. цыганск. раманаў і таборн. вэсмы
Марыі Нароўскай у зусім нов. рэпэртуары
 На экране—грандыёзны амерыканскі біялік
МАСТАЦ. ДРАМА
Колі расстане сьнег У 9-ці ЧАСТКАХ
 У галоўнай ролі МЭРЫ ПІКФОРД

АДКРЫТ ПРЫЁМ ПАПІСКІ
 — на газету —
ЗВЯЗДА
 на САКАВІК І ад канца 1929 г.
 Падпісвайцеся загадзя! *
 Памятайце, што толькі сваячасовая падпіска гарантуе акуратную дастаўку

ПАСТУПІЎ У ПРОДАЖ
 (спраз квігарні ВДВыдагедства і агульны адзел ЦСУ)
БЮЛЕЦЕНЬ
 зьместім якога зьяўляецца выключна вынікі дэмаграфічнага перапісу 1926 г. у межах сучасных округ (род, народнасьць, узрост, пісьменнасьць, прафэсыянальны і сацыяльны склад насельніцтва)
 Лік старонак бюлеценя — 88. Цана — 1 р.
 Для дзяржаўных і грамадзкіх установаў дапушчаецца СКІДКА 20% намінальнай цаны. ЦСУ БССР.

Для палепшаньня садова-гародных гаспадаран у гарадзкой мяжы прабўленьнем Менселькредыту прадугледжваецца арганізацыя садова-гароднага таварыства
 Усе грамадзяне, якія маюць садова-гародныя гаспадарні і жадаюць уступіць у т-ва, павінны запісацца ў Менселькредыту (Гандлёвая, 50) у т. Капусьціна.
 Ініцыятыўная група.

ДОМАШНИЙ
РЕМЕСЛЕННИК
 САМОУЧИТЕЛЬ
 ВСЕХ ремесел в одной книге плоти, столари, токари, перелы, слесари, сапожники, маляры и 80Е других.
 148 рис. Цена 3 р.
 НОВЫЙ ПОЛНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ
КРОЙКИ и ШИТЬЯ
 женских и детских верхних вещей, платьев и белья (мужских, женских, детских) 300 рис. выкр. чертеж. Ц. 3 р. А. росс. Москва Политехнический Музей, 110-3, кооперативное т-во «КУЛЬТУРА и ЗНАНИЕ»

135 ФОКУСОВ о 187 рисунками 138 страниц.
 Сост. А. Мирлес. Ц. 1 р. 50 и
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ДО-ОУГЕ
 Сост. А. Мирлес.
 Об. вагазон, шарал, шукот, головоломок и пр. 184 рис. 196 стр. Ц. 3 р. 25 к.
 Высш. налож. платежом Москва. Политехн. музей, 110-3. «КУЛЬТУРА и ЗНАНИЕ».

КНИГА для ХОЗЯЕК
 ЗАГОТОВКИ и ЗАПАСЫ
 на зиму. Руководство для домашни, хоз. Сущка, Марилады, Соленья, Консервы, Вина, Мальвики, Квасы, Шиво, Мед и пр. 150 стр. Ц. 1 р. Высш. нал. платеж. Москва, Политехн. муз. 110-3 кооп. т-во «КУЛЬТУРА и ЗНАНИЕ».

Ні адзін фунт попелу не павінен прапасьці дарэмна!!!
 Увесь попел па падляцце ўраджаінасьці!!!
 Попел павінны адаваць усе грамадзяне г. Менску.
 Менскае с.-г. крэмлянае т-ва «Менселькредыт» ПРЫМАЕ СУХІ ДРАУЛЯНЫ ПОПЕЛ па цане 10 кап. за пуд

Больш увагі гэтаму пытаньню павінны зьвярнуць праўленні МАКТ'аў, даручыўшы гэту справу навадантам і дварнікам даноў.
 Грамадзяне, увесь попел ішоце ў Менселькредыт, на Савецкую, 47 (б. пагазны Цэнтразавомау).

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты
 пічыць несапраўднымі:
 Півсёбінава кніжка Радкевіч А. У., выд. 1202
 Ціловская кніжка Чэртава М. М., выд. 1203
 Ціловскі білет № 1326 Ліскага А. Ф., выд. савіан рабземлес. 1204
 Кааперат. кніжка Мадюш Е. І., выд. МЦРК. 1206
 Кааперат. кніжка № 714 Пехановіч І. В., выд. Менск. спажив. т-ва «Земляроб». 1207
 Пасведчаньне аб нягодн. да ваёковае службы Капана С. А., выд. Мен. вэвкаматам. 1208
 Чэская кніжка № 1037 Бабкевіч А. А., выд. савіан камунальнікаў. 1209
 Аведка аб працы Посьняк М. П., выд. дагелынай № 1 «Торгстроя». 1210

Кошт пуб-лікацыі 50 кап. аб згубе дакуманту
для здачы АБВЕСТКІ ў „ЗВЯЗДУ“
ЗВАНЕЦЕ ПА ТЭЛЕФОНУ № 7-81

КАЖДОМУ саветскому, торгомау, кооператывному работнику необходимо быть подлинником **БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ НА ДОМУ**
ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ
 Продолжительность курсов 8 месяцев. Прием производится круглый год. На курсы принимаются лица обоего пола с 16 лет с образованием 4 группы семилетки
 Го окончении курсов выдаются установленные **СВИДЕТЕЛЬСТВА**
 Плата за первый месяц 5 р., а остальные по 4 р. в месяц, переводитон в начале каждого месяца по адресу: Минск, Всеволяк, текущий счет № 682, а подробные условия высылаются за два десяти-копеечные марки
 С вопросам обращаться: Минск, Всеволяк, **ЗАОЧНЫМ КУРСАМ**